

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАТРАБУЕ БОЛЬШАЙ АДДАЧЫ АД СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ



3 СНЕЖНЯ 2011 г.
СУБОТА
№ 231
(27095)
Кошт 800 рублёў

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аб гэтым ён заявіў падчас рабочай паездкі ў Івацэвіцкі раён Брэсцкай вобласці, перадае БЕЛТА.

«Сёння мы маем права напружыць сельскую гаспадарку, каб яна давала большую аддачу», — сказаў Прэзідэнт. Наведваючы адну з малочна-тварных ферм у СВК «Святая Воля», кіраўнік дзяржавы адзначыў, што прыехаў не проста да таго, каб паглядзець, як добра зроблі гэту канкрэтную ферму. «Мы ў сельскую гаспадарку ўклалі дастаткова сродкаў. Але яна пакуль яшчэ, напэўна, ні ў адным годзе не выканала тых паказчыкаў, якія даводзіліся. Вы пастаянна недацягвалі 1,5-2 працэнты да таго, што маглі зрабіць», — канстатаваў Прэзідэнт, прызнаўшы пры гэтым, што неўдзякам даводзіліся і крыху завышаныя заданні.

Разам з тым, кіраўнік дзяржавы заўважыў: «8 працэнтаў вы наўрад ці дасце, але 5,5-6 працэнтаў павінны прырастаць кожны год». Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу, каб кожная гаспадарка ў наступным годзе за кошт уласных сродкаў рэканструявала і мадэрнізавала адну ферму пад сучасныя тэхналогіі вытворчасці. «Па краіне гэта прыкладна 1200-1300 ферм», — сказаў Прэзідэнт.

«Гэта адно з важнейшых пытанняў і для вас (губернатару. — Заўвага БЕЛТА) задача на наступны год. Той, хто не выканае гэту задачу, больш губернатарам працаваць не будзе», — папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым ён адзначыў, што размова не ідзе аб тым, што неабходна зрабіць буйную ферму на 800 або 1200 галяў БРЖ. «Зрабіце на 600», — звярнуўся кіраўнік дзяржавы да губернатара Брэсцкай вобласці Канстанціна Сумара.

«Спісы павінны быць у мяне на стала. Камітэт дзяржкантролю і памочнікі ўсе гэтыя фермы правяралі, каб вы туды не ўнеслі ферму, якая ўжо гатова», — сказаў Прэзідэнт.

«Калі мы гэтага не зробім, мы будзем важдатца яшчэ дзесяць пяцігодкаў з сельскай гаспадаркай, мадэрнізацыяй ферм», — падкрэсліў беларускі лідар.

Гаворачы аб рэканструкцыі і мадэрнізацыі ферм, Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што ні ў якім выпадку ў гэтым пытанні не гаспадарыць у прыватнасці, як далажыў Канстанцін Сумар, на шэрагу аб'ектаў выдзяцца рэканструкцыя са стварэннем малакаправодаў. «Ці не атрымаецца, што мы таксама як купілі плаціць двойчы пойдзем на малакаправоды, а потым нам трэба будзе іх зносіць праз год-два і будаваць даільныя залы», — усумніўся кіраўнік дзяржавы. «Не дай бог гэта маё даручэнне (аб рэканструкцыі ферм. — Заўвага БЕЛТА) не будзе выканана. Гэта для ўсіх сказана. Я разумю, што гэта страшна цяжкае заданне, але нам гэту задачу трэба вырашыць кроў з носа», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама дадаў, што ніякіх грошай на новае будаўніцтва не будзе выдзяляцца, калі не будзе выканана гэта даручэнне. «Мы гэтыя грошы тады будзем укладваць у прамысловасць або іншыя сферы», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь скароціць субсідыі на сельскую гаспадарку да 10 працэнтаў ад валавой вытворчасці ў гэтай сферы.

«Мы ўзялі на сябе абавязальнасць у Мытным саюзе, АЭП — і Расія, і Казахстан будуць скарачаць у гэтым плане, і мы таксама. Дарэчы, у іх 10 працэнтаў дапамога, а ў нас 18 працэнтаў. Нам трэба да 10 працэнтаў дайсці, і гэта правільна», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. «Час ужо не сядзець і чакаць, што вам яшчэ хтосьці дасць крэдыты, дапамога бюджэт. Так, будзем дапамагаць, але дапамога будзе скарачацца», — папярэдзіў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама падкрэсліў, што неабходна ў аб'яўковым парадку вяртаць узятыя крэдыты. «Жалезнае патрабаванне: усе крэдыты, якія вы ўзялі, вы абавязкова павінны вярнуць у банк і бюджэт. Грошы будзеце вяртаць, спісанна крэдытаў не будзе», — заявіў Прэзідэнт.

Як паведамлялася, выступаючы гэтымі днямі ў Палаце прадстаўнікоў, віцэ-прэм'ер Сяргей Румас заявіў, што ў сувязі з абавязальнасцямі беларускага боку, узятымі ў АЭП, да 2017 года краіны «тройкі» павінны гарманізаваць сваё заканадаўства ў галіне падтрымкі сельскай гаспадаркі. У тым ліку субсідыі павінны складаць не больш як 10 працэнтаў. У ходзе паездкі Аляксандр Лукашэнка адказаў на пытанні журналістаў.

АБ ДАМОЎЛЕНАСЦЯХ З РАСІЯЙ

Прэзідэнт Беларусі лічыць вельмі выгаднымі апошнія дамоўленасці ў Маскве. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што, прадаўшы 50 працэнтаў «Белтрансгаза», Беларусь значна набывае, атрымаўшы вольную сідку па прыродным газе. «Гэта эканомія ў год можа скласці \$2,5-3 млрд толькі на прыродным газе. Плюс \$2,5 млрд яны нам пералічылі. Лічыце, у будучым годзе — \$5,5 млрд адразу», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. «І гэта тры гады, а пасля — прывязка да ўнутрыраіскай цаны. Гэта значыць мы будзем на роўных канкурываваць у Расійскай Федэрацыі са сваім таварам. Гэта вялікая падтрымка для нашай эканомікі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Тое, што нам удалося вырашыць, а перагаворы ішлі больш як два гады, гэта добра для беларускага народа», — лічыць Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка расказаў, што Беларусь, маючы 50 працэнтаў «Белтрансгаза» і не прадаючы яго Расіі, мела б цяну на прыродны газ, як Германія. «У нас прыродны газ у наступным годзе дасягнуў бы \$400-420 за 1 тыс.куб.м. Мы дамовіліся, што будзе на граніцы гэты газ па \$165 за 1 тыс.куб.м. Гэта значыць напалову ўпала цана», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Ён нагадаў, што расіяне даўно ўгаворвалі прадаць другую частку «Белтрансгаза». «Я ім пастаянна гаварыў: «Мы не супраць прадаць 100 працэнтаў трубы, але ўмовы — каб яна была заўсёды запоўнена і каб было прапампоўванне праз Беларусь», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Гэта паступленні ў краіну за транзіт, падаткі, а таксама занятая беларускіх грамадзян.

Наконт выказваемых абвінавачванняў у распрадажы краіны Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўсё рассудзіць час. «Яны які аргумент прыводзяць? Маўляў, Лукашэнка пазбавіць рычага націску на Расію. Вар'яты. Як быццам Лукашэнка выхапіць з зямлі гэту трубу і пачне, размахваючы, бегаць па Расіі, пагражаць Расіі. Ну, гэта што, разумныя людзі?» — сказаў Прэзідэнт. «Я з Расіяй не збіраюся ваяваць. Вось яны прыйдучы — няхай паспрабуюць, а мне ваіна з Расіяй не патрэбна. Я хачу, каб краіна была стабільная, спакойная развівалася», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Павіншуйце Вашых партнёраў з Новым годам і Калядамі!
Сэрвіс друку НАВАГОДНІХ фірменных ПАШТОВАК
InterPrint.by офіс (017) 298 41 68 МТС (029) 775 57 18
Мабільныя тэлефоны SNAMI® SNAMI.BY

НА ГЭТЫМ ТЫДНІ БЕЛАРУСКІ РУБЕЛЬ УМАЦАВАЎСЯ ТОЛЬКІ ДА ДОЛАРА

Пачаўся тыдзень «весела». З навіны аб тым, што набуйнейшы ў свеце брокер транзакцый паміж банкамі ICAP Pls і набуйнейшая мультывалютная інтэгральная плацежная сістэма для пераваду па валютных ззелках CLS Bank International праводзяць тэхнічную падрыхтоўку да магчымага развалу еўразоны. The Wall Street Journal паведамляла аб тым, што з-за фінансавых няўпэўненых трыядары і інвестары стараюцца падрыхтавацца да любога выпадку. Мы таксама не засталіся ўбаку: еўра танней тры дні. Напрыканцы ж тыдня, згодна з інфармацыяй BBC News, адначасова французскі Прэзідэнт Нікаля Сарказі і нямецкі канцлер Ангела Меркель абмовіліся

| Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 03.12.2011г. (да 1 руб. бел. руб.) | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|----------|----------------|---------|---------|
| 1 долар ЗША..... | 8 580,00 | 1 чэшская крона..... | 457,88 | USD | 100,00 | 30,8099 |
| 1 еўра..... | 11 540,00 | 1 польскі злоты..... | 2 583,71 | 10 UAH..... | 38,4739 | |
| 1 латвійскі лат..... | 16 571,70 | 1 расійскі рубель..... | 278,00 | 10000 BYR..... | 35,9090 | |
| 1 літоўскі літ..... | 3 347,84 | 1 ўкраінская грыўня..... | 1 071,43 | EUR..... | 41,4834 | |

КРУГЛЯНСКІ ДУДАРЫК



Што складаней: змайстраваць інструмент ці іграць на ім? Для каго як, а для Аляксандра Харкевіча, жыхара вёскі Ваўканосава, аднолькава цяжка і адно, і другое. Чаму? Вось што кажа сам народны майстар:

«Каб зрабіць вось такую беларускую дудку, трэба, па-першае, знайсці адпаведнае дрэва — крушыну, па-другое, сушыць яго ў цяньчы не меней за два гады. І бадай, галоўнае — правільна, паводле даўнейшых традыцый, зрабіць гуквавы адтуліны». Іграць на дудцы Аляксандру Антонавічу даводзіцца не часта. Часцей — на дробных шумавых і ударных інструментах, якія ён сам і вырабляе. Прычым абавязкова па народных стандартах, каб захоўваць традыцыю ад дзядоў-прадзедаў.

— Рабіць дудкі мяне навучыў адзін стары дзед з Брэстчыны, і я не маю права адхіляцца ад колішняй манеры вырабу і выканання. Гэта і з іншымі інструментамі. Заўтра тэлеканал БТ-1 будзе трансліраваць чарговую перадачу з серыі «Зямля Беларуска» пра Круглянскі раён. Адным з герояў запусі будзе самабытны майстар-музыка Аляксандр Харкевіч. Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

ДАР'Я ДОМРАЧАВА ПАЧАЛА СЕЗОН З ПЕРАМОГІ

Беларуска выйграла індывідуальную гонку і зарабіла 11 тысяч еўра

У біятлістаў стартваў новы сезон, прычым для беларускіх аматараў гэтага віду спорту ён пачынаецца з перамогі. Дар'я Домрачова на першай індывідуальнай гонцы на 15 км заваявала золата! І пачынае сезон з той прыступкі п'едэстала, на якой заканчвала леташні. Але ў мінулым годзе яе шлях да золата быў доўгім: дзесяць разоў Дар'я займала прызывыя месцы на этапах Кубка свету, але найвышэйшую прыступку заняла ў мас-старце толькі на апошнім этапе.

Зараз Домрачова дэманструе надзірэную падрыхтоўку: яе вынік 47:15,6 з дзвума промахамі на чатыры агнявыя рубяжы. Па хуткасці Дар'я апырэдзіла сваю найбліжэйшую пераследніцу Магдалену Нойнер на 41 секунду. Да таго ж немка, падышоўшы да апошняй стральбы з адным промахам, там двойчы не трапіла ў цэль. Таму Нойнер стала толькі трэцяй і растлумачыла такі вынік сваёй маруднай укаткай у сезон. Другой стала шведка Ганна-Марыя Нільсан — у яе адзін промах і адставанне ад Домрачовай на 1 хвіліну 18 секунд. Перамога Дар'і далася няпроста: адно надвор'е з парывістым ветрам і дробным дажджом і снегам гора вартае. Біятлісткіца прызналася, што на другім крузе думала, што гонцы час заканчвацца.

— На мінулым тыдні, выступаючы на кубку IBU, я дапусціла шэсць промахаў у спрынце. Таму сёння мне было ўжо нічога не страшна. Аднак на другім крузе я ледзь не перавала гонку. Справа ў тым, што я вельмі хутка пачала спаборніцтва, быццам бы гэта прыліт, і ў пэўны момант мне стала вельмі цяжка. Спартсменка заўважыла, што вырашалююю ролю адыграла стральба: — Сёння я была цалкам сканцэнтраваная, да таго ж мне пашчасціла з умовамі на стрэльбішчы, бо часам падмайца прыравісты вецер, прычым рознай сілы. У цэлым я адчувала сябе больш упэўнена, бо побач быў Клайў Зібэрт, гэтая перамога вельмі важная для яго і для каманды, — сказала Дар'я пасля гонкі.

У агульным залік Кубка свету Дар'я прынесла 60 ачкоў і заняла першае месца. Да таго ж за выйгрыш спартсменка зарабіла 11 тысяч еўра, што таксама надзірэна.

СЛЕДСТВА ЎПЭЎНЕНА, ШТО ЗА КАНАВАЛАВЫМ І КАВАЛЁВЫМ НІХТО НЕ СТАЦЬ

Пасля затрымання маладых людзей спецыялісты літаральна за 2-3 тыдні правярылі ўсіх людзей, якія калі-небудзь размалялі з імі па мабільным тэлефоне. А гэта вялізны аб'ём работы — больш як 2,5 тысячы чалавек. — Мы актыўна прыцягвалі да расследавання справы грамадскасць. Прынялі сотні зваротаў, пісьмовых і вусных, — адзначыў Андрэй Швед. — Усе да аднаго былі правяраны. Падчас следчых дзеянняў прыцягвалі лепшыя сілы і сродкі беларускіх праваахоўных органаў. Першы аб'ектыўны доказ віны Дамітрыя Канавалава — адбіткі яго пальцаў на тым выбуховым прыстасаванні, якое не разарвалася ў Дзень Незалежнасці ў 2008 годзе. Што тычыцца матываў, то, на думку праваахоўнікаў, якія прышлі на прэс-канферэнцый, яны відавочныя.

— Ніхто за імі не стаіць, — адзначыў Андрэй Швед. — Не трэба шукаць тут сенсацыю — яе проста няма. У матэрыялах крымінальнай справы маем бяспрэчныя доказы таго, як Канавалаў і Кавалёў фарміраваліся як злачынцы — пачынаючы з дзіцячых забаў з петардамі і заканчваючы падавалам, дзе Канавалаў працяглы час збіраў кампаненты, а таксама палігонам, дзе выпрабываў самаробныя выбуховыя прыстасаванні. У мяне ў цяну следчай групы няма сумненняў з нагоды таго, што Канавалаў і Кавалёў — гэта адзінкі, якія такім чынам спрабавалі рэалізавацца.

«ПРАМОЯ ЛІНІЯ» ПАДТРЫМАЕМ СВЯТОЧНЫ НАСТРОЙ

«Гарачая лінія» ў прамым эфіры радыёстанцыі «Мір» пры падтрымцы газеты «Звязда» будзе прысвечана пошуку адказаў на пытанні: «Ад чаго зімой атрымлівае радасць? Як эмацыянальна падрыхтавацца да навагодніх свят?». На любыя іншыя пытанні, звязаныя з дзіўным псіхалагічным самаадчуваннем, адкажа ўрач-псіхатрапеўт 1-й кваліфікацыйнай катэгорыі Мінскага гарадскога цэнтара пажылых стану Аксана Уладзіслава БЯЛЯН.

«Гарачая лінія» абудзецца 5 снежня, у панядзелак, з 12.15 да 12.45 у студыі радыёстанцыі «Мір» па нумары: 8 (017) 210 14 71. Адказы на пытанні будуць надрукаваны ў «Звяздзе».

БЕЛАРУСБАНК

ОАО «АСБ Беларусбанк» інфармуе о продлении до 29 февраля 2012 года срока размещения облигаций ОАО «АСБ Беларусбанк» для физических лиц 84-86 белорусских, номинированных в евро.

Изменения в Проспект эмиссии облигаций восьмидесяти четвертого – девяностого выпусков Открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» утверждены Наблюдательным советом ОАО «АСБ Беларусбанк» 23 ноября 2011 года, протокол № 42, и зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 30 ноября 2011 года.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

СМЯРОТНЫ СКАЧОК

Удзень 2 снежня ў Магілёве аўтамабіль упаў з моста ў раку Дубравенка.

Пасля сутыкнення аўтамабіляў на праспекце Міра адзін з іх, маркі «Хонда», выехаў на тратуар, праламаў агароджу моста і абрынуўся з вышыні ў раку. Аўтамабіль кірвала 56-гадовай жанчыны. Паводле папярэдняй інфармацыі Магілёўскай ДАІ, каля 15 гадзін па невядомай прычыне «Хонда» выехала на паласу сустрэчнага руху і сутыкнулася яшчэ з дзвюма аўтамабілямі.

Здарэнне, якое адбылося ў цэнтры горада, у вядомым месцы адпачынку магілёўцаў сабрала сотні людзей. Падымалі сплюсчаны аўтамабіль са дна ракі выратавальнікі МЧС. Жанчына-кіроўца загінула. Ілона ІВАНОВА.

«ПРАМОЯ ЛІНІЯ» ІНДЫВІДУАЛЬНАЕ БУДАЎНІЦТВА БУДЗЕ ВЕСЦІСЯ ПА НОВЫХ УМОВАХ

Па кім дакладным алгарытме пасля новага года трэба будзе ажыццяўляць кансервацыю незавяршанага індывідуальнага будаўніцтва? За які час прыватныя забудовшчыкі павінны пабудаваць сваё жыллё і ці магчыма павялічыць тэрмін будаўніцтва індывідуальных дамоў? Што новага прадуадлежвае заканадаўства пры выдзеленні і адбранні зямельных участкаў з першых дзён 2012 года?

6 снежня, у аўторак, з 11.00 да 12.00 у рэдакцыі нашай газеты абудзецца «прамая лінія» з удзелам намесніка старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі Андрэя Анатольвіча ГАЕВА. Нумары «прамой лініі»: 8(0172) 292 38 92; 8(017) 292 38 21. Папярэднія пытанні можна задаваць па нумары: 8(017) 287 17 51 з 10.00 да 15.00, або дасылаць на электронны адрас zvyazda@tut.by.

АПУСЦЕЛА БЕЗ ЦЯБЕ ЗЯМЛЯ...

У Пружанах развіталіся з экіпажам Мі-24

Учора ў Пружанах прайшла цырымонія развітання, а затым адбылося пахаванне пілотаў 181-й баявой верталётнай базы ВПС і войскаў ПВА Беларусі, якія загінулі ў авіякатастрофе 29 лістапада. Як паведамлялася, вечаарам таго дня экіпаж выконваў звычайныя вучэбна-трэніровачныя палёты. Пасля яго завяршэння верталёт Мі-24 заходзіў на пасадку, але раптоўна знік з экрану радару. Як высветлілася потым, баявая машына не дацягнула да узлётна-пасадкавай паласы ўсяго кіламетр і ўпала ў лясным масіве недалёка ад вёскі Засімавічы Пружанскага раёна.









Усе тры члены экіпажа загінулі: камандзір — 38-гадовы Алег Уладзіміравіч Кахно, штурман — 32-гадовы Дзяснян Алегавіч Глушчанка, бартавы тэхнік — 43-гадовы Валерый Мікалаевіч Бабко. Расследаваннем прычын крушэння верталёта займаецца спецыяльная камісія Міністэрства абароны.

У пятніцу апоўдні пачалася жалобная паніхіда ў храме Аляксандра Неўскага ў Пружанах. Затым у Палацы культуры прайшла грамадзянская цырымонія развітання з загінулымі лётчыкамі. Працэдур у цырымоніі займае спецыяльная рота ганаровай варты. Жывым калідорам акалялі вайскоўцы апошні шлях сваіх таварышаў. Здавалася, увесь ваенны гарадок і райцэнтр прыйшлі аддаць апошняю даніну пашаны вайскоўцам, душы якіх засталіся ў небе. Пахавалі афіцэраў на Парасляўскіх могілках каля вёскі Новыя Засімавічы, дзе яны жылі і служылі і дзе засталіся іх сем'і.

Неўзабаве будучы высветлены і названы прычыны катастрофы, што забрала тры маладыя жыцці: ці гэта галіна дрэва, якую немагчыма было заўважыць у вярчэнні тумане, ці нейкая тэхнічная няспраўнасць, ці ракавая памылка чалавека, ад якой ніхто і нідзе не застрахаваны. Знайсці прычыну, несумненна, важна для будучых палётаў і экіпажаў. Каб не паўтарылася трагедыя, каб не заставалася дзеці без бацькоў. Толькі ў старэйшага з экіпажа — бартавога тэхніка — засталася трое сыноў, старэйшаму з іх 17 гадоў. У баявых таварышчу Валерыя Бабко дзеці яшчэ меншыя. І як нярэдка бывае ў такіх выпадках, высветлілася, што ў некаторых сем'ях жыллёвыя ўмовы патрабуюць неадкладнага паляпшэння. Як сказаў карэспандэнту газеты старшыня Пружанскага раённага Савета дпутатаў Віктар Макаравіч, і мясцовая ўлада, і кіраўніцтва вайскавай часткі паклапоцяцца пра сем'і загінулых — жыллёвыя і іншыя праблемы будуць вырашаны.

...Лепш бы яны самі вырашылі свае праблемы, і не так хутка, а паступова. Можна дапамагчы з кватэрай, з працаўладкаваннем, але ніхто не здольны загаіць душэўныя раны ад страты бацькі, сына, мужа.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАТРАБУЕ БОЛЬШАЙ АДДАЧЫ АД СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што калі Беларусь у гэтым годзе мела б такую цану на прыродны газ і не было б вывазу значнага аб'ёму валюты ў сувязі з набліжэннем населенцтва аўтамабіляў, у краіне не было б фінансавых праблем. «Вы дайце яшчэ 5 млрд у год валюты, і няма ніякіх праблем. Але наша эканоміка, грамадства не вытрымалі такой нагрузкі. І што, я павінен быў малаціна на гэту ржавую трубу, якая ў зямлі ляжыць?» — сказаў Прэзідэнт. «Ну, вось яны лабудавалі адну трубу ў Паўночнага патаку», цяпер другую лабудуюць. Расія — супербагатая краіна, яна можа падарыць нам гэту трубу. Але што ты пампаваць будзеш па гэтай трубе? Прыродны газ — гэта нават не нафта. Нафту мы можам з Венесуэлы прывезці, яшчэ адкуль-небудзь. Прыродны газ не прывязваецца», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Вы ведаеце, што стогне і вьне. Вось калі б «Белтрансгаз» купілі Еўрасоюз ці Амерыка, павярце, была б поўная цішыня. І не было б «збрэдчы», не было б «здачы незалежнасці і суверэнітэту», як яны кажуць і енчэць там», — сказаў Прэзідэнт. «Усё гэта гнілая, здохлая палітыка, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Я не для таго ў краіне, каб здаваць суверэнітэт і незалежнасць. Я павінен прымаць аптымальныя рашэнні». «Няхай супакояцца і гвалтам не крычэць, асабліва тыя, хто энчыць краіну — Савецкі Саюз, дзе мы за 2 калейкі мелі дызельнае паліва, бензін нічога не каштаваў. А калі б мне гэта цяпер, то быў бы ў Беларусі аазіс», — сказаў Прэзідэнт.

АБ РАЗМІЯЧЭННІ АМЕРЫКАНСКОЙ ПРА У ЕЎРОПЕ

Беларусы падзяляе заклапочанасць Расіі нахонт размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай праціракетнай абароны (ПРА).

«Я сапраўды заяўляў аб тым, што мы заклапочанасць і рызыкі Расійскай Федэрацыі па абароназдольнасці падзяляем, і не проста падзяляем — размяшчэнне праціракетных сістэм каля граніц Расіі — гэта, бадай што, каля граніц Беларусі. Гэта нашы граніцы, перш за ўсё, — заявіў кіраўнік дзяржавы. — Мы сёння знаходзімся пад аховой ядзернай абароны Расіі. І калі наносіцца ўрон інтарсам гэтай абароны з боку якой бы там ні было групы, то гэта ўрон і небяспека для нас».

«Значыць, я, напэўна, правільна падзяляю гэту заклапочанасць, таму што ідзе ўзмацненне ўзброеных сіл НАТО каля нашых граніц», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, беларусы і расіяне — гэта людзі аднаго дрэва, аднаго караня. «Я гэта гаварыў і не баюся гаварыць. Рускія нам не ворагі — гэта нашы браты, і мы з імі павінны заўсёды знаходзіцца ў адзінай звязцы, каб выжыць у гэтым цяжкім свеце», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Дзякуй богу, што Расія да нас так ставіцца. Так, былі розныя моманты, было ўсё, але мы сёння прыйшлі да таго, што мы патронны адзін аднаму. І Расія зразумела — без Беларусі «і ні туды і ні сюды».

«Што датычыцца праціракетнай абароны — гэта наша заклапочанасць, у тым ліку таму, што гэта ў нашых межах», — яшчэ раз падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Гаворачы аб супрацоўніцтве з Расіяй у забеспячэнні ваеннай бяспекі, Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што на заходнім напрамку ў рамках Саюзнай дзяржавы ў дзвюх краін сфарміравана рэгіянальная групоўка войскаў, аснову якой складала беларуская армія. «75 тыс. штыкоў тут, у Беларусі. Мы атрымліваем па ўнутрырасійскіх цэнах узбраенне, мадэрнізуем. Яны ідуць нам у гэтым плане наўстрэч. Мы выкарыстоўваем іх палігоны, навукаем нашых людзей у іх ваенных ВНУ па шэрагу напрамкаў. Інакш кажучы, у нас поўная зладжанасць і ўзаемаму-вязь», — адзначыў Прэзідэнт.

Што датычыцца пытання аб магчымасці размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр», кіраўнік дзяржавы пакінуў яго без каментарыяў. «Што датычыцца размяшчэння або не размяшчэння, можна сказаць — без каментарыяў. Я пакуль на гэту тэму гаварыць не буду. Мы выдзем перагаворы з Расіяй па ўсіх напрамках. Закрываць тэм для абмеркавання няма, і, калі трэба, мы будзем абараняць землі Смаленшчыны, Пскоўшчыны як свае, і расіяне будуць абараняць Беларусь як сваю родную зямлю», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.

АБ НЕКАТОРЫХ ГУЧНЫХ СПРАВАХ

Аляксандр Лукашэнка абяцаў ў бліжэйшы час прыняць рашэнне па пытанні магчымага павінавання асуджаных за тэркт у мінскім метра Дзмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва.

«У бліжэйшы час мне давядзецца прымаць гэта рашэнне. Але я ўжо аб гэтым думай пасля вынясення прыговору, і я чамусьці не сумняваюся, што суд прыйдзе да такога меркавання», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

«Я лічу, што суд дзейнічаў у рамках сваёй кампетэнцыі, па законе», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

АБ ПЕРСПЕКТІВАХ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ

Прэзідэнт Беларусі прызнаў, што крыху расчараваны аддачай сельскай гаспадаркі.

«Скажу вам шчыра: я крыху расчараваны сельскай гаспадаркай. І я пачынаю ўжо два месяцы запар закручваць гайкі. Хоць свавольцы, мы бачым, куды гэта

Паводле яго слоў, тое, што адбылося, гэта, па-першае, аномальна для Беларусі, па-другое, недапушчальна, па-трэцяе, загінулі людзі. «Па-чацвёртае, вось так нахабна, вы бачылі, як ён сябе паводзіў на допытах, ён стараўся забіць большую колькасць людзей», — падкрэсліў Прэзідэнт.

З іншага боку, працягнуў ён, бацькі асуджаных, частка грамадства, якая стала на абарону. «І вось пачынаеш усё гэта ўзважваць. Я прыму рашэнне ў бліжэйшы час і абавязкова вас праінфарму, — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прадстаўнікоў СМІ. — Хоць гэта цяжкае для мяне рашэнне на гэтых духу, не ведаю, людзьмі мне іх назваць ці як. Але вамі не забыта тое, што было, а мною тым больш. Гэта быў вельмі моцны ўдар па нашым грамадстве. І тое, што суд прыняў такое рашэнне, мне яго няма ў чым папракнуць. Цяпер слова за Прэзідэнтам».

Кіраўнік дзяржавы прызнаўся, што ў яго рабоче прыняцце падобных рашэнняў — гэта самае цяжкае. «Я павінен падпісаць указ і пацвердзіць рашэнне суда, або, калі звярнуліся па памілаванне, я павінен разгледзець гэтыя дакументы. Гэта самае цяжкае, што можа быць у рабоче Прэзідэнта», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць гуманізм прыгавор праваабаронцу Алесю Бяляцкаму, асуджанаму на 4,5 года пазбаўлення волі за выніплату падаткаў.

«Дзякуй богу, што не ў Амерыцы, — за такіх грошы мог бы атрымаць не 4,5 (гэта амаль самая нізкая мяжа), а 17 гадоў, і доўга адтуль не вылез бы», — пракаментаваў кіраўнік дзяржавы прыгавор.

«Калі ў канцы пяцігодкі сельская гаспадарка дасць \$7 млрд экспарту і накарміць уласны народ у поўным аб'ёме, мы ёй скажам дзякуй. Значыць, гэтыя грошы мы патрацілі не дарма», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён адзначыў, што за апошнія гады ўдалося змяніць не толькі выгляд сельскагаспадарчай вытворчасці, але і ў цэлым удзельнічаць у яе развіцці, таму што адчулі смак, карысць, аддачу, людзі засвоілі, што, працуючы тэхналагічна правільна ад сабы да насення, можна мець рэнтабельную вытворчасць, мець добрыя грошы».

«Скажу вам шчыра: я крыху расчараваны сельскай гаспадаркай. І я пачынаю ўжо два месяцы запар закручваць гайкі. Хоць свавольцы, мы бачым, куды гэта

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Паводле яго слоў, тое, што адбылося, гэта, па-першае, аномальна для Беларусі, па-другое, недапушчальна, па-трэцяе, загінулі людзі. «Па-чацвёртае, вось так нахабна, вы бачылі, як ён сябе паводзіў на допытах, ён стараўся забіць большую колькасць людзей», — падкрэсліў Прэзідэнт.

З іншага боку, працягнуў ён, бацькі асуджаных, частка грамадства, якая стала на абарону. «І вось пачынаеш усё гэта ўзважваць. Я прыму рашэнне ў бліжэйшы час і абавязкова вас праінфарму, — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прадстаўнікоў СМІ. — Хоць гэта цяжкае для мяне рашэнне на гэтых духу, не ведаю, людзьмі мне іх назваць ці як. Але вамі не забыта тое, што было, а мною тым больш. Гэта быў вельмі моцны ўдар па нашым грамадстве. І тое, што суд прыняў такое рашэнне, мне яго няма ў чым папракнуць. Цяпер слова за Прэзідэнтам».

Кіраўнік дзяржавы прызнаўся, што ў яго рабоче прыняцце падобных рашэнняў — гэта самае цяжкае. «Я павінен падпісаць указ і пацвердзіць рашэнне суда, або, калі звярнуліся па памілаванне, я павінен разгледзець гэтыя дакументы. Гэта самае цяжкае, што можа быць у рабоче Прэзідэнта», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць гуманізм прыгавор праваабаронцу Алесю Бяляцкаму, асуджанаму на 4,5 года пазбаўлення волі за выніплату падаткаў.

«Дзякуй богу, што не ў Амерыцы, — за такіх грошы мог бы атрымаць не 4,5 (гэта амаль самая нізкая мяжа), а 17 гадоў, і доўга адтуль не вылез бы», — пракаментаваў кіраўнік дзяржавы прыгавор.

«Калі ў канцы пяцігодкі сельская гаспадарка дасць \$7 млрд экспарту і накарміць уласны народ у поўным аб'ёме, мы ёй скажам дзякуй. Значыць, гэтыя грошы мы патрацілі не дарма», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён адзначыў, што за апошнія гады ўдалося змяніць не толькі выгляд сельскагаспадарчай вытворчасці, але і ў цэлым удзельнічаць у яе развіцці, таму што адчулі смак, карысць, аддачу, людзі засвоілі, што, працуючы тэхналагічна правільна ад сабы да насення, можна мець рэнтабельную вытворчасць, мець добрыя грошы».

«Скажу вам шчыра: я крыху расчараваны сельскай гаспадаркай. І я пачынаю ўжо два месяцы запар закручваць гайкі. Хоць свавольцы, мы бачым, куды гэта

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

За ўчыненае злачынства, паколькі страта нанесена ў асабліва буйным памеры, зламыснікі могуць быць пакараны пазбаўленнем волі тэрмінам да 12 гадоў.

Як адначасна маёр міліцыі Аляксей Андрасюк, наўрад ці прафесійныя скапшычкі металу купілі б пліты, бо ніякай каштоўнасці сплаў, з якога яны зроблены, сабой не уяўляе. Чаму праявіў інтарс да пакупкі патэнцыйны пакупнік — высвятляцца.

Дарэчы, гэта ўжо не першы факт вандалізму на тэрыторыі знакамітага комплексу воінскай і партызанскай славы. Яшчэ ў 2008 годзе ўкралі стэлізаваную вінтоўку таксама са сплаву «пад бронзу». А сёлета ў чэрвені — адзін з 16-ці стэлізаваных вінкоў, зробленых таксама са сплаву, з надпісамі партызанскіх брыгад, якія ажыццявілі ў 1944 годзе прарыў блакцы. Зладзеяў шукаюць. І верыцца, што і яны адкажуць перад законам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СІТУАЦЫЯ

Затрымалі вандалаў

Яны ўкралі з тэрыторыі знакамітага мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ушацкім раёне ўсё 38 мемарыяльных пліт, зроблены са сплаву алюмінію з крэмніем, з надпісамі імянаў і прозвішчаў загінулых савецкіх воінаў і партызан. Матэрыяльную страту дырэктар музея ацаніў у 110 мільёнаў рублёў.

Як паведаміў «Звяздзе» першы намеснік начальніка Ушацкага раённага аддзела ўнутраных спраў Аляксей Андрасюк, пошукіма зладзеяў паралельна займаліся супрацоўнікі некалькіх раённых аддзелаў міліцыі і нават з абласнога цэнтру. У выніку былі затрыманы тры жыхары Чашніцкага раёна. Маладыя людзі ўсе беспасроўчна.

Іх удалося ўстанавіць, яны спрабавалі прадаць скрадзеныя пліты вышынёй і шырынёй прыкладна 120 на 80 сантыметраў кожная аднаму з жыхароў Бешанковіцкага раёна ўзросту з 1000 долараў. Пліты захаўваліся ў гаспадарчай лабудове, якая належыць гэтаму грамадзяніну.

Найбольш цікавая на выставе — старыя чорна-белыя фотаздымкі. Даваенны час: вось нявеста на фурманцы перавозіць свой пасаг у хату да жаніха: сядзіць прама на кудры. Каб было надзейней. А тут робяць вясельны каравай, вялікі і прыгожы. Яго па традыцыі яклі каравайніцы — жанчыны, якія пайшлі замуж і знайшлі ў сямейным жыцці сваё шчасце, сталі добрымі гаспадынямі і нажылі дзяцей. Дзецям, якія звычайна прагна сачылі за дзеяй на кухні, уршце даставаліся каравайныя ўпрыгажэнні — кветкі і птушкі з цеста. А вась у хату нарэшце ўносяць вясельны каравай.

— Тут адлюстраваны традыцыі, з якімі бралі шлюб нашы матулі і бабулі, — пракаментавала вядучы навуковы супрацоўнік Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея Святлана Рыбакова. — Нашы дзеці робяць гэты ўжо інакш. Прычым зараз старыя правілы часам выглядаюць дзіўна, нібыта культурныя перавароты.

Святлана прыводзіць прыклад: паднашэнне маладым хлеба-солі. Цяпер жонка і муж імкнуцца адкусіць найбольшы кавалак, каб вызначаць — хто будзе ў доме гаспадар.

— А насамрэч, хлеб — гэта бацькоўскае благаслаўненне, — заўважае знаўца старадаўніх вясельных традыцый. — Раней трэба было цалаваць бохан і прымаць яго ў ручнік.

Што ж, часіны мяняюцца, і цяпер няма сэнсу і сядзець на кудры з пасагам: усё сваё багацце нявеста можа дастаць з-за гарскажу — у выглядзе маленькай банкаўскай карткі!

«ЗАЙЦЫ» І ЯЛІНЫ

На выставе больш познія здымкі належача ўжо 1970-м гадам. Вось у вёсцы «закідаюць зайца»: перагароджваюць вуліцу вясельным картожэ і патрабуюць выкуп. Якраз гэтая традыцыя жывая на сучасных вясяллях, асабліва калі маладыя і іх бацькі маюць добрыя адносіны з суседзямі.

Вось маладыя пасля ЗАГСа праходзяць праз арку ручнікоў. Мужчына збоку пляшчотна трымае ў руках вялізную бутлю і рыхтуецца адзначыць вяселле належным чынам. Гармонік і скрыпка забяспечваюць музычнае суправаджэнне.

Цяпер амаль што ніводнае вяселле не можа абыйсціся без лімузіна, а калісьці для шчасця маладым дастаткова было грузавіка ГАЗ-51, упрыгожанага галінамі дрэў, кветкамі і стужкамі. На ім ехалі маладыя і іх госці і радаваліся жыццю!

Маладыя перыяду савецкага застою сфатаграфаваныя каля ялін. Можна, гэта павеў таго часу — па асацыяцыі з блакітнымі крамлёўскімі ялінамі?

— Сімвалам вясялля, дарчыні, заўсёды лічылася елка, — тлумачыць Святлана Рыбакова. — Калі мы бачым елку на ручніку — значыць, ручнік вясельны. Можна, гэта традыцыя тлумачыцца падавітасцю ялін?

На некалькіх здымках з Хоцімскага раёна — выявы жанчын у неверагодных галаўных уборах. Гэта нібыта кароны, зробленыя



МАЛАДЦЫЯ І САПРАЎДНАЕ КАХАННЕ

Магілёўцы вывучаюць традыцыі і сучаснасць беларускага вясялля на выставе ў краязнаўчым музеі, арганізаванай Беларускам этнаграфічным студэнцкім таварыствам



Вясельная лялька — жаніхі і нявеста на адной ружы.

сваімі рукамі з бісеру і кветкаў, апрацаваных воскам. У вясельных ўпрыгажэнні за тым часам таксама актыўна даваўся і... ёлачныя цацкі і навагоднія гірлянды. Вянок з кветкаў са стужкамі можна і сёння надзяваць на стільізаванае народнае вяселле.

Увогуле па фота можна прасачыць моду розных савецкіх часін. Сукенкі-футляры, маленькія сумачкі на доўгіх рамянях. Нешта зноў цяпер уваходзіць у моду. Можна, гэты павеў таго часу — значыць, ручнік вясельны. Можна, гэта традыцыя тлумачыцца падавітасцю ялін?

— Сімвалам вясялля, дарчыні, заўсёды лічылася елка, — тлумачыць Святлана Рыбакова. — Калі мы бачым елку на ручніку — значыць, ручнік вясельны. Можна, гэта традыцыя тлумачыцца падавітасцю ялін?

ЧОРНАЯ НЯВЕСТА

На выставе можна паглядзець розныя вясельныя аксесуары, а

таксама і вясельныя строі, выкананыя ў старадаўнім стылі. Вышываныя кашулі і спадніцы ў абавязкова белым і чырвоным колерах. Абутак як у сярэднявеччы, упрыгажэнні ў выглядзе фібул.

Што ж, вяселле ў народным стылі — гэта свядомы выбар для тых, хто шануе традыцыі продкаў, і, магчыма, выйсце для тых маладых, хто шукае магчымасць зрабіць арыгінальнае вяселле. Не такія, як і іншыя.

Звычайная вечарына — гэта, як гаворыць малады, ужо «не айс». Нават вельмі багатая вечарына. Актуальная задача — не зрабіць «як у людзей», а нечым уразіць іх. Напрыклад, вяселлем



у стылі папулярнага вампірскага «Змяркання», альбо каралеўскага вясялля, якое сёлета страшняк увесць свет. На фоне самых розных прымудак пешы паход у ЗАГС у звыклым адзенні выглядае ўжо досыць крэатыўна.

— Гэта нармальна, што цяперашняе вяселле выглядае па-новаму, таму што жыццё мяняецца, — лічыць у музеі. — Разбураецца нават стэрэатып наконт нявесты ў белым.

А чаму б і не? Гавораць, што традыцыя браць шлюб у белым пайшла ад англійскай каралевы Вікторыі, а да яе нявесты ўражвалі жаніхоў і гасцей самымі рознымі колерамі вясельных строяў.

У Магілёве няк не могуць забываць на нявесту ў чорнай сукенцы, таму чырвоны строй нечым выбітым на сёння ўжо не лічыцца. І пакуль у далёкім Нью-Ёрку модны дызайнер Vera Wang шкідруе публіку прэзентацыйныя вясельныя строі новага пакалення — шыршы, колеру nude (эжавага, калі дакладна — голага, пад колер скуры) у камбінацыі з чорнымі дэталямі, у нас самыя смелыя нявесты ўжо спрабуюць абагнаць Амерыку.

— Вядома, з цягам часу мяняецца выгляд маладых, — звяртае ўвагу на выставачныя фота Святлана Рыбакова. — Ні для каго не сакрэт, што ідэал прыгажосці з

Святлана Рыбакова: «Вясельны вянок з кветкаў са стужкамі — для вясялля ў народным стылі».

тых жа даваенных часін да нашых моцна памыняўся. Калі раней шанаваліся жанчыны невысокага росту і, скажам, з моцнымі ёмістымі фігурамі (вы гэта можаце пабачыць на старых фота), то сёння найбольш модна быць хударлявай, а самы шык — высокае скуле і ўпалыя шчокі. Што будзе далей?.

ПРОСТА ГЛАМУР

Найбольшае ўражанне на выставе робіць старыя партрэты маладых, вельмі кранальныя. Шчырыя твары, поўныя простых эмоцый. Маладыя пары ў сапраўдным каханні. Ніякага прывторства, знарочыстага пазіравання і гламуру. Чыстая шлюбная романтика. Ну проста вока адпачывае!

Адно такое фота заставалася ў сямі памяццю на ўсё жыццё. Цяпер да паслуг маладых — армія відэааператараў і фатографуў. Часам атрымліваецца нейкі вясельны абсурд: маладыя звычайна не проста гуляюць дзеля свайго задавальнення на вуліцах і парках, а старанна выконваюць каманды спецыялістаў, якія рыхтуюць для іх фільмы і альбомы на памяць. Нібыта важная не сама дзея, а толькі ідэальная памяць пра яе.

— Маладыя хочучы прыгожа фатаграфавача, — паціскае плячыма наш фотакарэспандэнт Ірына Савосіна. — У арсенале фатографуў ёсць адпрацаваныя месцы і позы. Рэпартаж — гэта не проста складана, там жа могуць быць людзі «не ў тых» позах, са смешнымі тварамі. Так што цяпер светам кіруе «фоташоп».

Мне здаецца, што маладыя хочуць адлюстравача нейкае штучнае жыццё, іншымі словамі — стаць гламурнымі «зоркамі» на фоне мясцовых пейзажаў, — дадае Святлана Рыбакова.

Таму вяселлі шукаюць новыя інтэр'еры для вечарын і здымак. Напрыклад, у тым жа краязнаўчым музеі экспазіцыя «Магілёў губернскай» карыстаецца вялікай увагай маладых.

Зрашты, вяселле залежыць ад стылю жыцця і настрою. Абласны цэнтр, напрыклад, больш, чым шчыкоўныя ружовы лімузін, уразі вясельныя картэж веласіпеду. Маладыя і іх госці, аматары веласпорту і турызму, зрабілі для сябе і цікаўнай публікі непалаўторнае свята, якое будучы памятаць не толькі па фотаздымках.

Узяць шлюб у народным стылі — таксама прыгожая ідэя, пра што сведчаць сучасныя здымкі на выставе «Беларускае вяселле». Выбар за маладымі. Вяселле заўсёды было і застаецца адной з галоўных падзей і жыцця людзей.

— Проста ў жыцці чалавека няшмат вялікіх сямейных святаў, дзе ё ён быў цэнтрам дзеі, — з усмешкай тлумачыць Святлана Рыбакова. — Нараджэнне — вы яшчэ нічога не разумееце, пахаванне — вам ужо ўсё роўна. І толькі аднойчы ў жыцці (ну, альбо неаднойчы) чалавек можа быць свядома галоўнай асобай на свяце свайго жыцця — на вяселлі.

Толькі не трэба забывацца, нагадваюць маладым, што шчасце ў сямейным жыцці не залежыць ад стылю, колеру строяў і прыгажосці фотаздымкаў, а толькі ад людзей і іх сапраўднага кахання.

Ілона ІВАНОВА. Фота Ірыны САВОСІНАЙ.

Гэта мы, Госпадзі...

Ляжаў на дарозе чалавек...

Нядаўна ў адной з вёсак Воранаўскага раёна з-за адключэння электраэнергіі магла здарыцца трагедыя. Ледзь не загінуў чалавек з хворымі лёгкімі, які па месцы жыхарства не абыходзіцца без апарата штучнага жыццязабеспячэння. Ужо тры гады. І вось раптам апарат абсточыўся...

У такой сітуацыі спатрэбілася дапамога не толькі медыкаў, але і выратавальніку раённага аддзела МНС. І з ёй не спазніліся. Канцэнтратар кіспароду зноў запрацаваў дзякуючы бензагенератару на аўтацэстэрне, а неўзабаве рамонтная брыгада аднавіла электразабеспячэнне вёскі.

Не, гэта зусім не геройства. Гэта дакладнае выкананне спецыялістамі сваіх прафесійных абавязкаў. Ды і проста па-людску...

А праз некалькі дзён ужо ў Гродне работнікамі Дзяржаўтінспекцыі і Чырвонага Крыжа на адным з гарадскіх проспектаў з даволі інтэнсіўным транспартным рухам праводзіўся эксперымент, які можна назваць «праверкай на чалавечнасць». Светлы час сутак, добрая бачнасць. У ролі ахвяры дарожна-транспартнага здарэння выступала манекен жанчыны, а спераду знаходзіцца аўтамабіль, які быццам і збіў пешахода, з уключанай аварыйнай сігналізацыяй. Яго кіроўца, валанцёр Аляксей, часта схіляецца да «пацярпелага», але не ў сілах сам аказаць дапамогу і таму заклікае спыніцца транспарт, які праязджае міма. Гэты «спектакль» працягваецца каля дваццаці хвілін, аднак з соцыял машын спыняюцца толькі дзве.

У другой частцы эксперыменту манекен паклалі бліжэй да праезнай часткі, на гэты раз ужо без аўтамабіля. Хто дапаможа «ахвяры ДТЗ»? Рэакцыя такая ж, як і ў папярэдняй сітуацыі. З той толькі розніцай, што на месцы ўмоўнага наездру на пешахода спыняецца адзін кіроўца. За чэзрць гадзіны.

Але, можа, ад праехаўшых міма «аварыі» шафэраў атрымалі дзясяткі званкоў у «хуткіх дапамож», міліцыі? Як аказалася, за той час, што доўжыўся гэты эксперымент, на нумар «103» ніводнага званка не паступіла і толькі адзін чалавек патэлефанаваў «102», паведаміўшы пра пешахода, які ляжыць на дарозе.

Аб выніках гэтага эксперыменту потым паведамілі на сайце Гродзенскай абласной ДАІ. Паступіла некалькі водгукаў. Пра што яны? Адзін абурэчае самім фактам нагоды розыгрышу («Мой бацька ў такім жа адзенні і па той жа дарозе ідзе дахаты»), другі лічыць яго вынікі натуральнымі («Усё вельмі проста. Адны банальна не заўважылі, другія — вельмі спышаліся, трэцяя — не захачелі лішняга «гемагрому»).

Апошняе (магчымыя асабістыя праблемы пасля спынення на месцы аварыі) канкрэтызуюць іншыя кіроўцы. «Зацягаюць потым павесткамі як сведку», — сцвярджае адзін. «Выклікаў ДАІ, «хуткую», дык на цыбе яшчэ ўсё і «навесыць» — перакананы другі. «Потым дакажы, што не ты збіў. А калі яшчэ на тваёй машыне ёсць хоць нейкае пашкоджанне, то усё — не дакажаш дакладна», — не сумняваюцца трэці.

Ініводнай ацэнкі вынікаў гэтага эксперыменту з пункту гледжання спачування, неабыймавацца да чужой бяды... Ні слова пра тое, што на месцы гэтага манекена можа аказацца кожны з нас, нашы сваякі, сябры, калегі па працы. Ляжыць чалавек на дарозе, часак тэрмінова дапамогі, а побач праезджаюць кіроўцы з вышэйзгаданай абачлівасцю, каб не нажыць праблем для сябе... Няўжо гэта і ёсць адметнасць нашага нацыянальнага характару — разважліваць ся, як любіць пра сябе казаць, памяркуюнасць?

Дарчыні, дзіцяў гэтых радкоў і сам ледзь не трапіў у аварыю. Пераходзячы праезную частку на зялёны сігнал святлафора, бачыў, што да пешаходнага перахода набліжаецца машына. Аднак не паспеў падумаць, што кіроўца на чырвоны для яго сігнал можа рэзка спыніцца толькі на самім пераходзе. Дзякуючы таму, што ў апошні момант не ўдалося дабавіць у тэмпе, нас раздзялілі літаральна некалькі дзясяткаў сантыметраў.

Раніца, на вуліцы яшчэ цёмна, і твару кіроўцы нават з адлегласці некалькіх метраў не відаць, хоць яго галава павернута ў мой бок. — Што робіць? — крыччу ў цемру. У адказ кіроўца націскае на газ...

Барыс ПРАКОПЧЫК.

А не шкодэ?

Ты «РЫБАЧКА», Я — «РЫБАК»

Як правіла, у ролі брацнёрываў выступаюць мужчыны. Хоць зрэдку бываюць і сумныя выключэнні, калі ролі паршальніку чамусьці вырашаюць «прымерачы» на сябе прадстаўніцы, які заведзена лічыць, слабай паловы чалавецтва. Нядаўна выпадак з такога разраду адбыўся ў Брагінскім раёне.

— На Чыкаўскім канале дзяржінспектары затрымалі беспрацоўных мужчыну і жанчыну, якія лавілі рыбу забароненымі прыладамі — стаўнымі сеткамі, — распавёў рэдакцыі начальнік Брагінскай мікраайнспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Пётр РАМАНЮК. — Жанчына — жыхарка адной з навакольных вёсак, яе спадарожнік — з райцэнтра. У іх былі канфіскаваны тры сеткі агульнай даўжыняй 37 метраў і ўлоў агульнай вагой 20 кілаграмаў. Нанесена шкода ацэнена ў 103 базавыя велічыні (больш за 3,6 мільёна рублёў). Справай займаецца міліцыя, зараз вырашаецца пытанне крымінальнай адказнасці затрыманых. Сяргей РАСОЛЬКА.

«ТЫ ЧЫТАЕШ — А Я ДУМАЮ ПРА ЦЯБЕ»
Маладыя магілёўцы заяўляюць аб сваіх пачуццях публічна

Час ад часу ў самым цэнтры Магілёва, на вуліцы Ленінскай, з'яўляюцца прызнанні ў каханні. Тут месціцца інтэрнат Беларуска-Расійскага ўніверсітэта, і, верагодна, менавіта студэнты з'яўляюцца аўтарамі твораў, якія ў гарадской мітусні прыемна здзіўляюць мінакоў. Народ шчыра ўсміхаецца ўзорам сучаснай романтикі!



Звычайныя белыя лісты з надрукаваным на прынтары тэкстам замацаваныя скотчам на ствалах дрэваў абалал дарогі. На гэты раз словы, адрозны ад дзювох мовах, і малюноўкі ў выглядзе прабытых стралоў каханна двух сэрцаў адрасаваны Віцы. Яе на англійскай мове заклікаюць дасягнуць нябёсаў разам, а на рускай — абяцваюць заваяваць, адну альбо з Парыжам. Самыя кранальныя надліскі: «Віка! Ты чытаеш гэта, а я думаю пра цябе» і «Шчасце... гэта проста быць з табой побач». Спадзяёмся, што Віцы было прыемна пачытаць такія прызнанні, і па-добраму зайздросцім.

Ул. кар.

КІРОЎЦА ЗНАЙШЛІ ПА МАЛЕНЬКІМ КАВАЛКУ ДЭТАЛІ

Магілёўскага ДАІ папярэджвае: нікому не ўдаецца з'ехаць ад аказнасці перад законам.

29 лістапада каля 19 гадзін на аўтадарозе каля пасёлка Беларусь Круглянскага раёна знайшлі цела мужчыны, якое пераехаў аўтамабіль. Хоць адрозны на працягу сутак. Дапамог маленькі фрагмент мацавання тармазной трубка з-пад днішча невядомага аўтамабіля, які знайшлі на месцы здарэння.

Як высветлілася, мужчына, які загінуў на дарозе, вяртаўся дадому з суседняй вёскі, дзе набыў і ўжыў спіртны напой. У гэты час 27-гадовы жыхар вёскі Шапелявічы ехаў на сваім «Фольксвагене» з прыяцелем. Раптам яны адчулі, што аўтамабіль нешта пераехаў. Аказалася, што пад коламі апынуўся чалавек, і, спужаўшыся, мужчыны з'ехалі з месца здарэння. У лесе кіроўца знішчыў крываваю плыну на бамперы, вярнуўся дадому, а пазней паведаміў міліцыянерам, што не мае дачынення да дарожнага здарэння.

— Але аўтамабіль агледзелі, і аказалася, што ў ім якраз адсутнічаў знойдзены на дарозе фрагмент, а на днішчы знайшлі валокны тканіны, — расказала інспектар аддзялення па агітацыі і прапагандзе Магілёўскай ДАІ Таццяна Старасцікава. — Мужчына вымушаны быў прызнацца ва ўчыненні. Яго затрымалі і завялі крымінальную справу. Дарчыні, сёлета ў Магілёўскай вобласці былі знойдзены ўсе кіроўцы, што збеглі з месца аварыі, у якіх пацярпелі людзі.

Ілона ІВАНОВА.

АД ЛЮБОВІ ДА НЯНАВІСЦІ...

Бацькі і дзеці — тэма банальная, але спрадчваная. Калі ў сям'і адносіны паміж бацькамі і дзецьмі складваюцца спакойныя, то ўжо гэта можна лічыць шчасцем. На вялікі жаль, далёка не заўсёды так бывае.

Размова ў нас пойдзе не аб праблемных сем'ях, у якіх бацькі п'юць гарэлку, а дзеці кінутыя, а пра тых, у якіх усё было добра і здавалася, што так заўсёды будзе.

За гэтымі гісторыямі стаяць рэальныя людзі, таму і называць іх прозвішчамі няма сэнсу. Цяжка ў тым ці іншым выпадку знайсці вiнаватых. Так і хочацца сказаць: «Не мы такія, а жыццё такое».

ГІСТОРЫЯ ПЕРШАЯ

Калі сын ажаніўся, то бацькі-пенсіянеры паехалі жыць у вёску — у родную хату гаспадыні. Прыяздзіла маладыя і дапамагалі па гаспадарцы, бо бацькі трымалі жыўнёў ды і агароду было за 30 сотак. Ніхто не крывадаваў! Ад гаспадаркі была аддача. Праблемы ўзніклі праз 15 гадоў, калі бацькі пачалі хварэць і вышрыліся вярнуцца ў горад. Жыць у вёсцы, дзе няма ніякіх выгод, пажылым нялёгка, асабліва зімой. Але ж і ў двухпакаёвай кватэры, акрамя сына і нявесты, двое ўнукаў і цэсна. Хоць пенсіянеры і былі гаспадарамі кватэры, але і сям'я сына была там прапісаная — усё мелі права на жыллё. Бацькі занялі меншы пакой і адчулі, што ад былой любові нічога не засталася. Нават унукі не ідуць на кантакт з дзедамі і бабай, а нявестка — ні слова. Можна было б зачыніцца ў сваім пакоі і сядзець, але ж шлалі перасякаліся на кухні, у ваннай, ды і на балконе нявестка ішла праз пакой бацькоў. Штодня крыві і скандалы, часта прыяздзіла «хуткая дапамога», бо ў састарэлых ваіну выйграў маладыя. Першай памерла гаспадыня, а неўзабаве ў лепшы свет адшліў і бацька.

ГІСТОРЫЯ ДРУГАЯ

Яна адрозніваецца ад першай тым, што дзеці мелі сваё жыллё і жылі не бедна, але адносіны да



тырох дзяцей забіраць не хоча. Усе прауюць і ківаюць адно на аднаго. Напрыклад: «Табе будзе лепш: у цябе дзяткай менш...» — «А ў цябе кватэра большая...»

Старэйшая дачка звяліла, што яна не супраць узяць маці, але тады і кватэра маці павінна дастаць ёй.

— О-о, не! Ні ў якім разе, — падняліся «на дыбки» астатнія дзеці, — кватэра на ўсіх.

Гэтая гісторыя яшчэ не закончылася, і што будзе са старой, калі яна зляжа? А пакуль састарэлы наведваюць па чарзе.

Гісторыі ў розных варыяцях можа быць шмат, і іншым разам цяжка сказаць, на чым былі праўда.

У Лясненскім доме для састарэлых мне давалася сустрэць хворага мужчыну з Брэста. Калі чалавек захварэў, то жонка з дачкой рабілі ўсё, каб хворага выжыць з кватэры. А ён выстаў у той барацьбе. Падзяліў кватэру, свой пакой прадаў, і тры пяць тысяч долараў перадаў дому-інтэрнату, які выдзіўлі яму меркаванне. Пасля гэтай размовы дзеці захваліваліся. Праз нейкі дзень дачка прапанавала падсяліцца да дзеда ўнучку.

— Калі табе так адзінока, то нахай з табай жыве Аксана. Табе вясёлей будзе, ды і па кватэры яна дапаможа.

Пачуўшы пра такі варыянт, узбунтаваўся брат: — А чаму б не маю Віку прапісаць? У мяне такія закіды не прайдзюць. Кожны баўсяў ўпусціць кватэру, бо калі нехта будзе на жылплошчы зарэгістраваны, то шанцы на кватэру рэзка ўзрастаюць. Паміж дзецьмі пралёг чыне недаверы, і да бацькі з'явілася нацыржонасць. Але нягледзячы на адвароты, 63-гадовы пенсіянер ажаніўся і ўжо дзесяць гадоў жыве з другой жанчынай «душа ў душу». А вось дзеці да бацькі не прыязджаюць — як адрэзалі.

ПРЫЯЗДЖАЮЦА

Маці захварэла і аслабла. Хвораі патрэбэн догляд, а ніхто з ча-

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

| ЛОТ 1 | |
|-------------------------|---|
| Наименование объекта | Капитальное строение с инвентарным № 400/D-111771 |
| Краткая характеристика | Склад промтоваров, 1952 г.п., стены кирпичные, деревянные колонны, перегородки кирпичные, перекрытия деревянные, крыша асбестоцементная, полы бетонные, ленолеум, электроснабжение — открытая проводка, общая площадь изолированного нежилого помещения 359,4 м.кв. Рампа бетонная площадь 65 кв.м. |
| Начальная цена продажи | 344 872 000 белорусских рублей с учетом НДС |
| Сумма задатка | 17 243 600 белорусских рублей с учетом НДС |
| Местонахождение объекта | г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 20-2 |
| Земельный участок | Кадастровый № 44010000002006572. Площадь земельного участка — 0,0951 га, назначение — для обслуживания здания склада промтоваров |
| Продавец | Гродненский областной союз потребительских обществ, 230023, г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел. 72 30 5 |

«Чаму ў мяне канфіскавалі 8 тон лому?», або Кінець, людзі, «гінуць» за метал



У гісторыі, якую мы збіраем расказаць чытачам, дапамагчы канкрэтнай запытай ўжо немагчыма. Ды і чым рэдакцыя магла паспрыць? Хіба толькі даць парад. Адбыўся суд, жанчына атрымала штраф. Калі жакадае, яна ў прыватным парадку можа абскардзіць вынесенае рашэнне ў судзе вышэйшай інстанцыі. Хоць, па праўдзе, пакаранне не такое ўжо і вялікае. Аднак здаранае павіна стаць наукай як для гэтага канкрэтнага чалавека, так і для іншых чытачоў. Уласна, з гэтай нагоды мы і звяртаемся да нашай гісторыі, паколькі аналагічныя пытанні па «гарачы ліній» ўжо пастанулі ў рэдакцыю. Толькі тады яны былі агульнымі, тэарэтычнымі, маўляў: «а што будзе, калі...», — адпаведна, вымагалі такога ж адказу. Тут жа усё — на рэальным прыкладзе. Такім чынам, наша размова пойдзе пра збор і здачу насельніцтвам лому чорных і каларовых металаў. Аднак напачатку паслухаем запытанні — жыхарку адной з вёсак Стаўбужскага раёна. Імя, прозвішча, адрас — усё гэта ў рэдакцыі ёсць, але мы пакінем гэтую інфармацыю «за кадрам».

— Як вядома, нарыхтоўчыя арганізацыі прымаюць ад насельніцтва лому чорных і каларовых металаў. Мы назбіралі кучу, а прыхаў АБЭЗ і усё канфіскаваў. Сказалі, незаконная дзейнасць. А чаму? Той лом быў цалкам бытавога паходжання: старыя вёдры, бітоны, каструлькі і іншае таго ж кшталту. Так, гэтыя рэчы былі не толькі з нашых асабістага падворка. Побач з вёскай ёсць звалка бытавых ахдоў, многія там метал збіраюць. Збіралі і мы, — што ў тым тагога?.. А днямі ў абласным гаспадарчым судзе разгледзелі нашу справу і штрафавалі на дзве «мінімалкі». Мінімальнае пакарання дабіўся адвакат. Дык скажыце ўсё ж: што мы тагога парушылі? — распавяла пра сваю сітуацыю жанчына.

Падчас размовы мы неаднойчы ўдакладнялі: ці сапраўды ў той кучы былі толькі лом бытавога паходжання? Так, падвэржана запытай. І не патрапіла ў «агульную сорбонку» ні рысоры ад машыны, ні які карданы вал? Толькі старыя вёдры, бітоны, каструлькі. Напрыканцы няёмкіміх пацікавіліся (сама жанчына пра тое не згадала) колькасцю сабранага і канфіскаванага металалому. 8 тон, прагучала ў адказ...

Трэба сказаць, што існуе пералік, устаноўлены пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, згодна з якім у выпадку збору лому і ахдоў у выглядзе прадметаў, скупка якіх адбываецца нарыхтоўчымі арганізацыямі за навуны разлік у фізічных асоб, такая дзейнасць не патрабуе рэгістрацыі, і даходы, атрыманыя фізічнымі асобамі ад гэтай дзейнасці, вызваляюцца ад падаходнага падатку. Прасей к-

жучы, чалавек на законных падставах можа здаць у якасці другойнай сыравіны стары халадзільнік, кузаў аўтамабіля, тое ж вядро і заробіць на гэтым нейкую калеічыну. Але — калі рэчы з уласнага падворка, гаспадаркі. Нават калі ўваць, што тыя 8 тон складаліся цалкам з прадметаў бытавога паходжання, гэта колкі ж там павіна было б быць, брабанде, тых вядзёр? А калі сур'ёзна, нават з улікам таго, што лом збіраўся на звалцы і няхай сабе выключна «патрэбнага» паходжання, гэтыя 8 тон «лягнуць» на незаконную падпрымальніцкую дзейнасць.

— 8 122 кілаграмы лому чорных металаў, — удакладнілі ў адзеле па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі УУС Мінскаблвыканкома. — І не толькі бытавога паходжання, але і прамысловага, — дадалі ў адзеле па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Стаўбужскага РАУС. — Напрыклад, там былі часткі электраабсталявання, рухавіку. Здачай другойнай сыравіны такога кшталту маюць права займацца толькі юрыдычныя асобы, насельніцтва ж можа здаваць нарыхтоўчым арганізацыям толькі лом бытавога паходжання. І збіраўся ён на працягу года. Гаворка ж не пра 100 кілаграмаў, 8 тон сьведчае пра тое, што людзі пераўтварылі справу ў незаконную крыніцу атрымання даходаў.

—Прыватная асоба не можа атрымаць ліцэнзію або дазвол на збор лому металаў. Нават у індывідуальнага падпрымальніка тое не атрымаецца. Ліцэнзія, якую выдае Міністэрства прамысловасці, можа атрымаць толькі арганізацыя, — распавялі рэдакцыі ўжо ў вытворчым адзеле падпрымства «Белдургаўрсы».

Дык ці ёсць выйсце для людзей, якія хацелі б займацца зборам другойнай сыравіны, прычым на цалкам законных падставах? Такая магчымасць існуе. — Мы можам прыняць чалавека на працу няштатным нарыхтоўчыкам макулатуры, рызыя, металалому. Калі гаварыць пра апошні, дазваляецца збіраць ад насельніцтва толькі лом бытавога паходжання. Прамысловыя ахдоў не маюць права скупіць. Чалавек, які жакадае працаваць няштатным нарыхтоўчыкам, будзе атрымліваць заробак па здельнай схеме — ад сабранай колькасці, — адкавалі на наша пытанне ў адзеле нарыхтовак Стаўбужскага раённага спажывецкага таварыства.

Безумоўна, даходы ахвотнага ў апошнім выпадку будуць далёка не тымі, на якія разлічваюць многія, калі спрабуюць заняцца незаконнай падпрымальніцкай дзейнасцю. Але чым можа скончыцца такі бізнес можа убачыць на прыкладзе нашай чытачкі. Якой, можна сказаць, яшчэ папашчасіла, што атрымала мінімальнае адміністрацыйнае пакаранне.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЛЕСАРУБ ВЯРНУЎСЯ БЕЗ НОГ...

Як легендарны лётчы падчас вайны, цудам дабраўся ён да людзей. І потым яму таксама ампутавалі ногі. Але як вярнуцца на радзіму? А паехаў жа з надзейнай нядражна заробіць у Расію, у Карэлю.

Жудасная гісторыя, у якую трапіў жыхар Оршы, проста не можа пакінуць абываком. На афіцыйны сайт органаў улады Оршы напісаў зварот наш супрамадзянні, які паведамаў, што яму патрэбна дапамога ў вяртанні на радзіму. Як расказала «Звяздзе» Галіна ЖАЛАНАВА, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа, мужчына паведамаў, што самастойна, без легальных пасрэднікаў і без няякага афіцыйнага дагавору, выехаў на заробкі ў Карэлю ў якасці лесаруба. І склалася неверагодная сітуацыя, якая, на жаль, вартая экранізацыі хіба ў фільме жахаў, Гэтага чалавека, якому за пяцьдзесят, літаральна кінулі ў лес у халодны час года. Цудам дабраўся да людзей. Трапіў у шпіталь, дзе яму ампутавалі ногі. І застаўся ў бальніцы.

«Людзі добрыя, дапамажыце вярнуцца на радзіму», — напісаў ён землякам з верай, што атрымае дапамогу. Каб яму дапамагчы, прадстаўнікі беларускага Чырвонага Крыжа ў сваю чаргу звярнуліся па дапамогу да Міжнароднай арганізацыі па міграцыі, каб апліць медыцынскі эскорт. Паслуга гэтая вельмі дарагая. У гэты час у Оршы адміністрацыя выканаўчай улады, адказныя асобы сістэмы аховы здароўя адрозж па падрыхтавалі для небаракі так званы сацыяльны ложак. Бо фактычна на радзіме яму не было дзе жыць. Так здарылася, што ў родным доме месца гэтаму чалавеку з абмежаванымі магчымасцямі не знайшлося. Такі лёс.

Калі прывезлі нядолага лесаруба ў Оршу, тыя, хто ўзяўся яму дапамагчы, заняліся збіраннем усіх неабходных дакументаў, бо нават папшарта ў яго не было. Абласны камітэт сацыяльнай падтрымкі дапамог накіраваць гэтага грамадзяніна ва ўстаноў сацыяльнай сферы, што, дарэчы, няпроста зрабіць, бо існуе чарга сярэд тых, хто хоча жыць у дамах-інтэрнатах.

Узорны прыклад таго, як у цеснай «звязцы» комплексна вырашаецца праблема канкрэтнага чалавека, грамадзяніна нашай краіны, які трапіў у бяду за мяжой.

Праблема актуальная, бо шмат людзей з Беларусі выезджаюць на работы ў Расію. І, на падліках экспертаў, пры гэтым толькі адзін працэнт з іх

афармляе, як тое патрабуецца, працоўныя адносіны з наймальнікамі.

— З прадстаўніцтвам у Беларусі міжнароднай арганізацыі па міграцыі вядзецца супрацоўніцтва, пачынаючы з 2005 года, у рамках дзяржаўнай праграмы супрацьдзеянню гандлю людзьмі. За гэты час у ліку іншых аказалі дапамогу 140 пацярпелым толькі ад сэксуальнага насілля, — расказвае Галіна Жаланава. — Самая галоўная задача Чырвонага Крыжа — адаптацыя такіх людзей, іх вяртанне ў грамадства. Няшчасным аказваецца псіхалагічная і іншая медыцынская дапамога.

Ёсць і новыя пагрозы ў пытанні гандлю людзьмі.

— Мы стараемся комплексна супрацьдзеініць вывазу нашых грамадзян для працоўнай і сэксуальнай эксплуатацыі. Дасягнуты дастатковыя поспехі і ў кансалідацыі дзяржаўных структур, прадстаўніцую грамадства. У апошнія гады значна скарацілася колькасць фактаў гандлю людзьмі. За апошнія чатыры гады іх стала меней у чатыры разы, — расказаў «Звяздзе» Сяргей КОЛТУН, намеснік начальніка ўпраўлення па нарккантраволі і супрацьдзеянню гандлю людзьмі крмінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. — Зараз удзяляем увагу новым кірункам дзейнасці. Атрымлівае развіццё сэкс-турызм. Развіваецца парнаграфія, у тым ліку і дзіцячая. Паводле звестак за 11 месяцаў гэтага года, ужо выяўлена 420 злачынстваў, у тым ліку больш як 120 цяжкіх злачынстваў у галіне супрацьдзеянню гандлю людзьмі і звязаных з імі злачынстваў. Выявілі 13 фактаў, звязаных з дзіцячай парнаграфіяй. 16 спроб вывазу нашых грамадзян за мяжу ў мэтах эксплуатацыі спынілі.

У Віцебску адбылося пасяджэнне рэгіянальнай ахвяр гандлю людзьмі, падчас якога выпрацоўваўся адзіны механізм узаемадзеяння ўсіх зацікаўленых ведамстваў, каб актывізаваць работу па супрацьдзеянню нелегальнай міграцыі і гандлю людзьмі.

Віцебскі рэгіён у пытанні супрацьдзеянню гандлю людзьмі асабліва, бо ён на «празрыстай» мяжы з Расіяй. А гэтая краіна, на жаль, з'яўляецца асноўным «вектарам» вывазу нашых грамадзян. Вядзецца вялікая праца і па інфармаванні насельніцтва па беспечным выезде за мяжу, каб мы з вамі не сталі патэнцыйнымі ахвярамі прымусовай працы і г.д.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

«ВЫ МАЕЦЕ ПРАВА НА ЛЬГОТЫ...»

Прадстаўнікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны адказалі на надзённыя пытанні аб сацыяльным абслугоўванні інвалідаў

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА правялі online-канферэнцыю на тэму: «Укараненне новых тэхналогій у сацыяльнае абслугоўванне» ў рамках сумеснага інтэрактыўнага праекта «Online-марафон: Праца і сацыяльная абарона».

На пытанні наведнікаў сайта адказалі Аляксандр РУМАК, намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь; Марыя ГАРБАЦЭВІЧ, начальнік ўпраўлення стацыянарных устаноў сацыяльнага абслугоўвання і капітальнага будаўніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, і Анатоль РАЖАНЕЦ, начальнік ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь.

А.У. Віктарчук, г. Мінск: Ці плануецца ўкараніць новы від дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе шомесячнай дапамогі на памперсы для інвалідаў — дзяцей і дарослых? У якім памеры? Гэтая дапамога будзе выдавацца незалежна ад даходаў?

Анатоль РАЖАНЕЦ: Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны падрыхтаваны праект Указа Прэзідэнта Беларусі аб дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамозе, у які ўключаны новы від дапамогі — сацыяльная дапамога для пакрыцця выдаткаў на набыццё падушкі для дарослых, падушкі для дзяцей — інвалідаў I групы, і дзецям-інвалідам, якія маюць 4 ступень страты здароўя. Гэтую сацыяльную дапамогу мяркуецца прадстаўляць не больш за 2 разы на працягу календарнага года ў суме, якая не перавышае трохзавога памеру бюджэту пражыткавага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, незалежна ад велічыні сярэднядушавага даходу сям'і (грамадзяніна). Праект Указа знаходзіцца на разглядзе ў Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Г.М. Ванькевіч, г. Светлагорск: Чаму створанае безбар'ернае асяроддзе часам застаецца недаступным для інвалідаў і фізічна слабых людзей? Тыя ж пандусы — для бячасці, а не для інвалідаў!

Анатоль РАЖАНЕЦ: Дзяржаўнай праграмай па стварэнні безбар'ернага асяроддзя жывіцца дзейнасць фізічна аслабленых асоб на 2011—2015 гады прадугледжана ўзмацненне адміністрацыйнай адказнасці за невыкананне патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў па стварэнні безбар'ернага асяроддзя, а таксама ўключэнне прадстаўніцую грамадскіх аб'яднанняў інвалідаў у склад камісій па прыёме і эксплуатацыю аб'ектаў грамадскага прызначэння і добраўпарадкавання.

Вольга Іванчанка: Добры дзень! Хачу задаць пытанне па льготах для інвалідаў 2 групы. У нас у двухпакетнай кватэры прапісаны: Я (інвалід 2 групы (нерабочая), мой бацька (інвалід 1 групы, ветз-

ран вайны), дачка (студэнтка вочнага аддзялення), сын (паўналетні), яго жонка. Скажыце, калі ласка, ці будзе распаўсюджвацца льготы на камунальныя паслугі на мяне і на майго бацьку?

Анатоль РАЖАНЕЦ: Згодна з Законам РБ «Аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян», інваліды I і 2 групы (акрамя асоб, інваліднасць якіх наступіла ў выніку супрацьпраўных дзеянняў, па прычыне алкагольнага, наркатычнага, таксічнага апаення, членашкодніцтва), якія не маюць працэдольных членаў сям'і, абавязаныя па закону іх утрымліваць, і якія пражываюць адны або толькі з інвалідамі I або 2 групы I (або з непрацоўнымі пенсінерамі, маюць права на 50-працэнтную зніжку з платы за тэхнічнае абслугоўванне і (або) карыстанне жылём памішканнем у межах 20 кв. м агульнай плошчы займаемага жыллага памішкання і права на 50-працэнтную зніжку з платы за камунальныя паслугі (гарачае і халоднае водазабеспячэнне, каналізацыя, газ, электрычная і цеплавая энергія, вываз і аб'ясходжванне цвёрдых бытавых ахдоў, карыстанне ліфтамі) па вызначаных заканадаўствам тарыфах у межах зацверджаных нормаў спажывання.

Паколькі сумесна з вамі пражываюць працэдольныя члены сям'і, права на льготы па аплата за тэхнічнае абслугоўванне, карыстанне жылём памішканнем і камунальныя паслугі вы не маеце. З вашага звароту не зразумела, да якой катэгорыі з ліку ветэрануаў вайны адносіцца ваш бацька. Да ведама: у адпаведнасці з указаным Законам удзелнікам Вялікай Айчыннай вайны прадстаўляюцца вышэйпералічаныя льготы па аплата за тэхнічнае абслугоўванне, карыстанне жылём памішканнем і камунальныя паслугі незалежна ад наўнясці сумесных членаў сям'і.

Святлана П.Г. Гомель: На якія льготы можа разлічвацца інвалід 2-й групы, якая пражывае адна, у прыватным доме, не мае дзяцей і не можа самастойна перамяшчацца па хacie? Ёсць састарэлы брат, таксама інвалід 2-й групы, пражывае асобна.

Анатоль РАЖАНЕЦ: Згодна з Законам РБ «Аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян» інвалідамі 2 групы (акрамя асоб, інваліднасць якіх наступіла ў выніку супрацьпраўных дзеянняў, па прычыне алкагольнага, наркатычнага, таксічнага апаення, членашкодніцтва) устаноўлены наступныя льготы: — 90-працэнтная зніжка за кошту лекавых сродкаў, якія выдаюцца па рэцэптах урачоў у межах пераліку асноўных лекавых сродкаў, а з хірургічнымі захворваннямі — таксама перавязочных матэрыялаў (пры наяўнасці адпаведнага медыцынскага заключэння) у парадку, які вызначаны Урадам РБ; — бясплатны выбар і рамонт зубных пратэзаў (за выключэннем пратэзаў з каштоўных металаў, металаакрылатаў (металакампазітаў), металакерамікі і фарфора, а

таксама нанясення ахоўна-дэкаратыўнага пакрыцця з нітрыд-тытану) у дзяржаўна-аграмадзянскай аховы здароўя па месцы жыхарства; — забеспячэнне іншымі тэхнічнымі сродкамі сацыяльнай рэабілітацыі ў адпаведнасці з Дзяржаўным рэстрэм (пералікам) тэхнічных сродкаў сацыяльнай рэабілітацыі ў парадку і на умовах, якія вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь;

— бясплатны праезд на ўсіх відах гарадскога пасажырскага транспарту (акрамя таксі) незалежна ад месца жыхарства, а тым, хто пражывае ў сельскай мясцовасці, — таксама на аўтамабільным транспарце агульнага карыстання рэгулярных міжгародніх зносін у межах адміністрацыйнага раёна па месцы жыхарства;

— бясплатны праезд на чыгуначным, водным і аўтамабільным пасажырскім транспарце агульнага карыстання рэгулярных прыгарадных зносін (акрамя таксі). (Пра зніжку на плату за тэхнічнае абслугоўванне і (або) карыстанне жылём памішканнем і за камунальныя паслугі гл. адказ вышэй.)

А.І. Патроўская, г. Ліда: Прызналі інвалідам з прычыны агульнага захворвання. У сувязі з хваробай не карыстаюся санаторным лячэннем. Падкажыце, якія катэгорыі інвалідаў маюць права на атрыманне грашовай дапамогі на аздараўленне?

Анатоль РАЖАНЕЦ: У адпаведнасці з арт. 12 Закона РБ «Аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян» грашовай дапамога на аздараўленне выплачваецца наступным катэгорыям грамадзян: Героям Беларусі, Героям Савецкага Саюза, Героям Сацыялістычнай Працы, поўным кавалерам ордэнаў Айчыны, Славы, Працоўнай Славы; непрацоўным інвалідам Вялікай Айчыннай вайны і інвалідам баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў; непрацоўным удзелнікам Вялікай Айчыннай вайны; непрацоўным асобам, якія прымалі ўдзел у складзе спецыяльных фарміраванняў у размініраванні тэрыторый і аб'ектаў пасля вызвалення ад нямецкай акупацыі ў 1943—1945 гадах; непрацоўным грамадзянам з ліку ваеннаслужачых, асоб намальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю РБ, якія сталі інвалідамі з прычыны ранення, кантузіі, калецтва або захворвання, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых абавязкаў), акрамя выдаткаў, калі інваліднасць наступіла ў выніку супрацьпраўных дзеянняў, па прычыне алкагольнага, наркатычнага, таксічнага апаення, членашкодніцтва.

Дапамога на аздараўленне выплачваецца гэтадзям грамадзянам, якія не выкарыстоўвалі права на бясплатнае санаторна-курортнае лячэнне або аздараўленне ў мінімум календарным годзе, органы, якія ажыццяўляюць іх пенсійнае забеспячэнне, у памеры 10 базавых велічынь па стане на 31 снежня года, у якім не было выкарыстана права на бясплатнае санаторна-курортнае лячэнне або

аздараўленне. Выплата грашовай дапамогі на аздараўленне інвалідам з прычыны агульнага захворвання заканадаўствам не прадугледжана.

І.К. Кісліцкая, г. Мар'інаў: Інвалід 2 групы, працягваю працаваць. Скажыце, ці ёсць льготы па падаходным падатку для інвалідаў?

Анатоль РАЖАНЕЦ: Льгота ёсць. У адпаведнасці з арт. 164 Асбавільнай часткі Падатковага кодэкса стандартны падатковы вылік пры выплата падаходнага падатку для інвалідаў I і 2 групы складае 410 тыс. руб.

Катрына Вараб'ева, г. Мінск: Куды неабходна звяртацца для вырашэння пытання аб забеспячэнні каласкай з электрапывадам?

Анатоль РАЖАНЕЦ: Інваліды першай групы забеспячваюцца бясплатна крэсламі-каляскамі, у тым ліку і з электрапывадам, органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Падставой для пастаючай на ўлік з'яўляецца індывідуальная праграма рэабілітацыі інваліда або медыцынскае заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя. Для вырашэння пытання аб аглядзе на прадмет вызначэння медыцынскага паказання і адсутнасці супрацьпаказанняў да забеспячэння крэслам-каляскай з электрапывадам неабходна звяртацца ў паліклініку па месцы жыхарства.

Злучэнне крэслам-каляскай з электрапывадам неабходна звяртацца ў паліклініку па месцы жыхарства. Адпаведнае заключэнне інвалід або яго законны прадстаўніц падае ва ўпраўленне (адзель) па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства.

Э.Б. Аўчыніківа, Наваполацк: Ці навуваюць міліцыянераў, ратавальнікаў, урачоў хуткай дапамогі мове жэстаў? Ці будзе пашырацца час вшчашання на беларускіх тэлеканалах з сурдаперакладам?

Аляксандр РУМАК: У цяперашні час спецыялісты органаў унутраных спраў і надзвычайных сітуацый праходзяць вывучэнне курса мовы жэстаў. Акрамя таго, дзяржаўнай праграмай па стварэнні безбар'ернага асяроддзя жывіцца дзейнасць фізічна аслабленых асоб на 2011—2015 гады запланавана мерапрыемства па распрацоўцы курса па вывучэнні асноў мовы жэстаў і ўкараненні яго ў навуальныя планы ўстаноў адукацыі, што рыхтуюць спецыялістаў абароне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, па надзвычайных сітуацыях, праваахоўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый. Запланавана і павелічэнне колькасці тэлеперадач з суправаджэннем субтытраў бягучым радком.

Мікіта Магілёў: Ці плануецца пашыраць пералік тэхнічных сродкаў рэабілітацыі, якія прадстаўляюцца інвалідам трэцяй групы бясплатна? Што туды могуць унесці?

Анатоль РАЖАНЕЦ: Зараз падрыхтаваны праект Указа Прэзідэнта РБ аб дзяржаўнай адраснай дапамозе, у які ўнесены новы тэхнічны сродка сацыяльнай рэабілітацыі — пратэз малочнай залозы з ліфам для жанчын, якія маюць 3 групу інваліднасці. Гэты праект Указа знаходзіцца на разглядзе ў Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. Падрыхтавала Святлана БУСЬКО.



Фота Аляксандра КІСЕЛІЧУКА.

Мы звыкла прачынаемся над сваю будзённіка або мабільніка. А хто задумваўся, як устаюць раніцай глухіх людзей? Ці як глухавяны выклікае хуткую дапамогу? Як сляпы можа праехаць у аўтобусе ці метро?

ЯШЧЭ зусім нядаўна медыкамі сфармулявалі, што інваліды складаюць 10% ад усяго насельніцтва зямнога шара, але сёння гэтая лічба ўжо састарэла. Па звестках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя за 2011 год, інвалідамі з'яўляецца 15% насельніцтва планеты, г.зн. амаль кожны шосты чалавек.

Як ні парадкальна, шмат у чым павелічэнню колькасці інвалідаў спрыяюць поспехі сучаснай медыцыны, якая дазваляе выжыць у выпадках, што раней прыводзілі да смерці. Гэта датычыцца і беспроцэдольнага зніжэння дзіцячай смяротнасці, бо новонароджаныя, якія раней лічыліся нежывіццадымі і якіх сёння выроўваюць, у будучыні, маюць больш слабое здароўе.

У нашай краіне ў цяперашні час пражывае 504 тыс. інвалідаў, у тым ліку 25 тыс. дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў. І, адзначыла на прэс-канферэнцыі намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валіяцкіна КАРАЛЁВА, на іх жыццёвым шляху ўсё яшчэ шмат бар'ераў — не толькі фізічных, але і інфармацыйных, і бар'ераў у зносінах.

Трэба адзначыць, за апошнія 5 гадоў у нашай краіне вырашаны многія пытанні, што ўзнікнулі ў жыцці інвалідаў. Так, у параўнанні з 2006 годам у два разы вырасла колькасць аб'ектаў, прыстасаваных да доступу інвалідаў і іншых катэгорый фізічна аслабленых асоб. Але стварэнне безбар'ернага асяроддзя — гэта не толькі будаўніцтва пандусаў і інш. Існуючы і інфармацыйны бар'еры, якія сабілава датычацца людзей з абмежаванымі па зроку, слыху, інтэлекце. Гаворка ідзе пра даступнасць тэлебачання, даступны інфармацыйныя службы, уключаючы экстранныя службы, даступныя інтэрнэт-рэсурсы і друкаваныя выданні для інвалідаў па

Ці магчымае паўнаўартаснае жыццё для інваліда?

га аднаму з працуючых бацькоў, алекуну, палычыцелю і выплываецца за ўвесь перыяд санаторна-курортнага лячэння (з улікам часу на праезд туды і назад).

Шэраг захадаў па ўкараненні новых сацыяльных паслуг сем'ям, развіццё службы догляду дзяцей прадугледжаны Нацыянальнай праграмай дэмаграфічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь на 2011—2015 гады.

Так, напюўным сем'ям, якія выхоўваюць дзіця-інваліда, і сем'ям, якія выхоўваюць дваіх і больш дзяцей-інвалідаў, тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва будучы прадстаўляюцца кароткачасовыя паслугі няці. Атрымае развіццё сістэма паслуг па догляду дзяцей-інвалідаў, так званыя паслугі сацыяльнай перадачы — вывазленне бацькоў ад догляду за дзіце-інвалідам на пэўны перыяд часу

Без бар'ераў

Малазабеспячэння

Дазвольце суседцы даглядаць суседа!

«У нашай краіне шмат увагі ўдзяляецца састарэлым, інвалідам, адзінокім людзям. Пра гэта шмат распавядае і мая любімая «Звязда». Зразумела, інакш і быць не можа, бо гэта, бадай, самая неабароненая частка нашага насельніцтва. Сярод іх, на жаль, ёсць і адзінока людзі, якія працуючы догляда, бо самастойна абслугоўваць сябе не могуць. У сувязі з гэтым у мяне ўзнікла пытанне.

Урачэбная камісія зрабіла заключэнне, што адзінокі мае патрэбу ў пастаянным доглядзе. Дзяцей у яго няма, жыве адзін у вёсцы. Суседа, якая працуе на паўстаўкі, гатовая яго даглядаць. Але ж пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб такім доглядзе прадугледжана, што гэта можа рабіць толькі чалавек, які нідзе не працуе. Узровень жа беспрацоўя ў нашай краіне, як вядома, вельмі нізкі. Дзе ж узьць такога непрацуючага? У нашай вёсцы такіх няма. А калі і ёсць, то гэта так званыя бамжы, п'яніцы бэ лаідкаі. Яны за нейкія 350 тысяч рублёў будучы даглядаць старога? І нават калі той будзе аддаваць гатаму лаідкаю, п'яніцы сваю пенсію, можна ўявіць, які гэта будзе догляд.

Мне здаецца, што пастанова аб доглядзе састарэлых дыскрымінуе саміх састарэлых. Чамусьці пенсіянер мае права жыць дзесяці і працаваць, таму, хто працуе на стаўку, таксама дазваляецца падпрацоўваць у іншым месцы. А вось даглядаць адзінокага старога працуючым нельга. Нейкі нонсенс. Чаму? Можна, вярта перагледзець гату пастанову і дазволіць рабіць догляд састарэлых не толькі непрацуючым, але і тым, хто працуе, або пенсіянерам?»

З павагай Васіль Пяшэвіч, Жыткавіцкі раён.

Па каментам мы звярнуліся да намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны.

Александр РУМАК: «Расшырэння кола атрымальнікаў дапамогі па доглядзе не плануецца».

«Перш за ўсё адзначу, што згодна са шлюбна-сямейным заканадаўствам, клопат і дапамога непрацаздольным членам сям'і, у тым ліку інвалідам і састарэлым, — унутрысямейны абавязак. Такія абавязкі выконваюцца на базьпалітнай аснове. Гэта адпавядае маральным устоям і традыцыям нашага грамадства.

Разам з тым, у мэтах дзяржаўнай матэрыяльнай падтрымкі працаздольных асоб, якія ў сувязі з неабходнасцю даглядаць інвалідаў першай групы або асоб, якія дасягнулі 80-гадовага ўзросту і маюць патрэбу ў пастаянным доглядзе, вымушаны пакінуць сваё месца працы, прадугледжваецца магчымыя прызначэнні ім дапамогі па доглядзе. Зыходзячы з гэтага, кола атрымальнікаў дапамогі абмяжоўваецца працаздольнымі асобамі, якія забяспечваюць інвалідам пастаянны догляд, і пры гэтым не маюць пастаяннай крыніцы даходу. Расшырэння кола атрымальнікаў дапамогі па доглядзе не плануецца.

Улічваючы акрэсленыя падыходы да прызначэння гэтай сацыяльнай дапамогі, асобам, якія ажыццяўляюць догляд інвалідаў альбо старых, але пры гэтым маюць пастаянны даход (у прыватнасці, зарплату, пенсію), дапамога не прызначаецца. У цэлым адзначу, што ў краіне шырока прадстаўлены такі інстытут сістэмы сацыяльнай абароны, як сацыяльнае абслугоўванне інвалідаў і пажылых грамадзян. Ва ўсіх адміністрацыйных раёнах краіны працуюць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, у якіх ёсць аддзяленні сацыяльнай дапамогі дома, тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання, дзённага знаходжання для інвалідаў і іншыя.

Па пытанні прадстаўлення сацыяльных паслуг асобам, якія маюць патрэбу ў пастаянным доглядзе, у тым ліку дома, з улікам іх індывідуальных патрэб, неабходна звяртацца ў тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва па месцы жыхарства».

Падрыхтавала Надзея ДРЫЛА.

ОАО «Белтрубопроводстрой»
 извещает своих акционеров, что 3-я выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год будет осуществляться по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 129 и почтовыми переводами.
Справки по тел. (017)334 30 31, 334 34 74.
 УНП 100364117

Акумулятарны рэйд
 Два жыхары Добруша завіталі ў суседнюю Ветку. Там яны ноччу з карысцю для сябе прайшліся па вуліцах горада і зналі акумулятарныя батарэі з чатырох аўтамабіль. Перавагу аддалі старым савецкім машынам — «Масквіну» і «Жыгулям». Але ў адным выпадку ім пагарбавалі і «Маздай». З «ВАЗа» да таго ж злілі бензін. 22-гадовыя зладзей, адзін з якіх раней судзімы за крадзех, міліцыя затрымала разам з незаконнымі здбыткамі.
 Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Временный управляющий ОАО «Белторгстрой» Козлов Александр Владимирович ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА по продаже объектов недвижимого имущества и оборудования с понижением начальной цены на 20%, который состоится 23.12.2011 г. в 14.00 по адресу: каб. № 106, ул. В. Хоружей, 31, г. Минск. Имущество расположено по пер. Строителей, 3 в г. Гомеле.

- Лот № 1** — единый объект недвижимого имущества — здание компрессорной в составе капитального строения общей площадью 48 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,6144 га.
 Начальная цена — 54 614 400 рублей. Задаток — 5 461 450 рублей. Шаг торгов — 2 730 725 рублей.
- Лот № 2** — единый объект недвижимого имущества — раствороро-бетонный узел в составе капитального строения общей площадью 359 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,6144 га.
 Начальная цена — 268 186 560 рублей. Задаток — 26 818 660 рублей. Шаг торгов — 13 409 330 рублей.
- Лот № 3** — единый объект недвижимого имущества — наклонная галерея в составе капитального строения общей площадью 156 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,6144 га.
 Начальная цена — 187 725 200 рублей. Задаток — 18 772 520 рублей. Шаг торгов — 9 386 260 рублей.
- Лот № 4** — единый объект недвижимого имущества — трансформаторная подстанция (ТП-510) в составе капитального строения общей площадью 38,2 кв.м, расположенного на земельном участке общей площадью 0,0246 га, и оборудованная:
- трансформатор ТМ 160/10/0,4;
 - трансформатор ТМ 250/10/0,4;
 - высоковольтная камера КСО 366 в количестве 6 шт.;
 - секционный распределитель;
 - щит ШУ;
 - распределительная панель ЩО 70 в количестве 6 шт.;
 - шинный мост.
- Начальная цена — 124 880 080 рублей. Задаток — 12 488 010 рублей. Шаг торгов — 6 244 005 рублей.

А также — О ПОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА по продаже недвижимого имущества в составе здания склада общей площадью 255,0 кв.м, расположенного по пер. Стебенева, 5 в г. Минске, который состоится 05.01.2012 г. в 14.00 по адресу: каб. № 106, ул. В. Хоружей, 31, г. Минск.

Начальная цена — 442 008 000 рублей. Задаток — 44 200 800 рублей. Шаг аукциона — 22 100 400 рублей.

Прием заявок производится по адресу: ул. В. Хоружей, 31, ОАО «Белторгстрой», г. Минск. Там же можно ознакомиться с условиями проведения аукцион. Контактные телефоны: (017) 237 45 69, (017) 335 40 25, (029) 160 00 79.

АЛЬХОВЫЯ САКРЭТЫ

лечыцца без лекаў



Алешына хавае ў сабе нямала гаючых сакрэтаў. З даўніх часоў яна служыць людзям. Лекавай сыравінай улётку з'яўляецца лісце, вясенню і зімой — суплодзі, а вясной лепш за ўсё выкарыстоўваць кветкавыя завушніцы і кару, бо ў гэты час яна лясчэй за ўсё аддзяляецца ад ствала і валодае комплексам бялагічна актыўных рэчываў.

Суплодзі алешыны змяшчаюць дубільныя рэчывы, гліказіды, арганічныя кіслоты, а таксама алкалоіды, флавоноіды, стэроіды, кумарыны, тлусты алей. З лісця выдзелены флаваноідныя гліказіды, бялок, тлущы, аскарбінавая кіслата, каракан. У кары прысутнічаюць дубільныя рэчывы, вітамін РР, рэчывы-фарбавальнікі.

Суплодзі алешыны, падобныя на прыгожыя маленькія шышкі, можна збіраць з вясені амаль да самай вясны, пакуль яны трымаюцца на дрэве. Аляпы суплодзі не збіраюць. Сыравіну сушаць на паддашках або пад навесамі, а таксама ў паветраных сушыльках са штучным абгарваннем, раскладваючы на паверхні афарбаванай, раскладваючы тонкім пластом (4—5 см), перыядычна перамяшваючы. Гатовая сыравіна захоўвае свае гаючыя ўласцівасці на працягу 2—3 гадоў.

Прэпараты з суплодзяў алешыны валодаюць бактэрыцыднай, супрацьвіруснай, супрацьзапаленчай, кроваспіяльнай, абябавольнай, патагоннай уласцівасцямі. Альховыя шышкі добра зарэкамендавалі сябе ў якасці моцнага змацавальнага сродаку. А насць і адвары суплодзяў алешыны актыўныя пры крывацёках, язвавай хваробе страўніка або дванаціцпёрснай кішкі, запаленні прыдаткаў маткі, апёках і адцёнасці.

О Пры вострым і хранічным страўніце, энтракаліце, які суправаджаецца парушэннем кішчанай дзейнасці, 2—3 ст. лыжкі здробненых сухіх суплодзяў алешыны заліце 0,5 л кіпеню, трымайце на слабым агні 20 хвілін, настойвайце гадзіну, працадзіце і даліце адвар гатаванай вады.

О Пры выпадзенні валасоў, іх слабым росце, перахі: 3 ст. лыжкі здробненых суплодзяў заліце 0,5 л кіпеню, настойвайце ў тэрмасе 2—3 гадзіны, працадзіце і даліце адвар гатаванай вады. Уцірайце настой у скуру галавы масіруючымі рухамі штодня перад сном, а таксама выкарыстоўвайце яго для апалясвання валасоў пры мыцці галавы (2 разы на тыдзень).

О Пры язве страўніка або дванаціцпёрснай кішкі 2 ст. лыжкі здробненых суплодзяў заліце шклянкай кіпеню, трымайце на слабым агні або на вадзяной лазні 15 хвілін, настойвайце 45 хвілін, працадзіце і даліце адвар гатаванай вады да аб'ёму шклянкі. Прымайце па 1/3 шклянкі цёплага адвару 3 разы на дзень за паўгадзіны да яды.

О Пры дыярэ, дызентэрыі 5—6 ст. лыжак здробненых суплодзяў заліце 1 л кіпеню, кіпячце на слабым агні 20 хвілін, настойвайце 2 гадзіны, працадзіце і даліце адвар гатаванай вады да першпачатковага аб'ёму. Прымайце па 0,5 шклянкі цёплага адвару 3 разы на дзень за паўгадзіны да яды.

О Пры ангіне, фарынгіце, стаматыце і парадантозе 2 ст. лыжкі здробненых суплодзяў заліце кіпенем 1,5 шклянкі, трымайце на слабым агні 12—15 хвілін, настойвайце 2 гадзіны, працадзіце, адфільтрыце сыравіну і разведзіце адвар да 3 шклянках гатаванай вады. Выкарыстоўвайце для паляскання горла або поласці рота 3—4 разы на дзень. Адвар такой жа канцэнтрацыі эфектыўны пры запаленчых захворваннях жаночай палавой сферы для спрыцывання.

О Пры непрыемным паху з рота: 2 ст. лыжкі здробненых свежых галінак заліце 3 шклянкамі кіпеню, трымайце на слабым агні 10—12 хвілін, настойвайце гадзіну, працадзіце і адфільтрыце сыравіну. Выкарыстоўвайце для паляскання, кожны раз даўжэй затрымлівайце раствор у роце.

О Пры апёках скуры 2 ст. лыжкі здробненых суплодзяў заліце 0,5 л кіпеню, трымайце на слабым агні 10 хвілін, настойвайце гадзіну, працадзіце і адфільтрыце сыравіну. Рабіце прымацкі на апечаныя ўчасткі скуры.

О Пры выпадзенні валасоў, іх слабым росце, перахі: 3 ст. лыжкі здробненых суплодзяў заліце 0,5 л кіпеню, настойвайце ў тэрмасе 2—3 гадзіны, працадзіце і даліце адвар гатаванай вады. Уцірайце настой у скуру галавы масіруючымі рухамі штодня перад сном, а таксама выкарыстоўвайце яго для апалясвання валасоў пры мыцці галавы (2 разы на тыдзень).

О Пры раздражненні скуры твару 1 ст. лыжку здробненых суплодзяў заліце кіпенем 1,5 шклянкі, настойвайце 2 гадзіны, працадзіце і адфільтрыце сыравіну. Настой выкарыстоўвайце для ўмывання 2—3 разы на дзень.

О Можна прыгатаваць пра запас настойку: 2 ст. лыжкі здробненых суплодзяў заліце гаралкай 2/3 шклянкі, настойвайце 2 тыдні ў цёмным месцы, перыядычна ўзбудоўваючы сумесь, працадзіце. Прымайце па 20—25 кропляў настойкі ў карцы вады 3 разы на дзень да яды пры захворваннях страўнікава-кішчаннага тракту.

О Пры працяглых пераходах ванны для ног з лісця вольхі здаймаюць адчуванне стомленасці.

О Пры варыкозным расшырэні венаў свежае лісце алешыны шэрай прымяняюць у выглядзе кампрэсу.

УВАГА! Лекавыя сродкі з вольхі нетаксічныя. Аднак бескантрольнае ўжыванне суплодзяў у выглядзе водных выщяжкаў можа абумовіць непажаданую таксічнасць і пабочныя дзеянні.

Супрацілкаваннем да прымянення лекавых прэпаратаў з алешыны з'яўляецца павышаная адчувальнасць чалавека да гэтых сродакаў, якая можа праяўляцца ў выглядзе алергічных рэакцый.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

ТЭХНОБАНК
 Открытое акционерное общество
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!
Настоящим извещаем о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме по решению Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 29 ноября 2011 года (протокол № 119) на основании собственной инициативы.

Дата проведения: 09 декабря 2011 года.

Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Кропоткина, 44, ОАО «Технобанк», 2-й этаж.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10.30 до 11.00 по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия представителя акционера (документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11.00 до 13.00.

Повестка дня Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»:

1. Об утверждении Устава ОАО «Технобанк» в новой редакции.
2. О выкупе ОАО «Технобанк» акций собственного выпуска по требованию акционеров ОАО «Технобанк».
3. О локальных нормативных правовых актах ОАО «Технобанк».
4. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
5. О фондах ОАО «Технобанк».

Для ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, обращаться в ОАО «Технобанк» по адресу: **г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон (8 017) 237 43 80.**

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.05.2010, УНП 100706562.

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП

НЯДЗЕЛЯ, 4 СНЕЖНЯ
 Сёння, калі ўперціся, закасаць рукавы і наваліцца на складаныя фінансавыя і практычныя праблемы, дзе патрэбны цярпенне і разважнасць, то дроў можна наламаць шмат. Затое калі засяродзіцца на адпачынку, стасунках і занятках сваімі хобі або дробнымі бытавымі пытаннямі, то дзень пройдзе не толькі весела, але і больш плённа.

СЕРАДА, 7 СНЕЖНЯ
 Лакальныя праблемы з матывацыяй і настроем на вялікі, сярдэня, а часам і малыя справы не пераходзіць пры жаданні пераключыцца з практычных пытанняў на адпачынак і стасункі, што, вядома, у канцы тыдня можна смела занесці ў актыў.

ЧАЦВЕР, 8 СНЕЖНЯ
 У гэты дзень пажадана зрабіць нешта значнае. Спрыяльны час для бізнесу, менеджменту, грамадскіх мерапрыемстваў, актыўнага далучэння да любой дзейнасці. Усё будзе атрымлівацца, праца прынясе задавальненне.

ПЯТНІЦА, 9 СНЕЖНЯ
 Удалы дзень для пачынанняў, дзелавой актыўнасці, заключэння дамоў. Бярыце ад жыцця ўсё, што яно дае, але ўносьце і свой уклад. Не сядзіце ў «чатырох сценах», хатнія справы пакаюць.

СУБОТА, 10 СНЕЖНЯ
 Пазбягайце пераездаў, падарожжаў. Пакуль пакачайце з капіталаўкладаннямі, крэдытамі і буйнымі набыткамі. Лепш, калі ваша дзейнасць будзе сканцэнтраваная каля дома.

Далікатная тема

НАВОШТА ШЫЮЦЬ СТРЫНГІ ДЛЯ ДРУГАКЛАСНІЦЫ?

— Ірына Якаўлеўна, скажыце, ці можа адзенне паўплываць на псіхіку і паводзіны дзяцей?

— Вядома. Сама гэта тэндэнцыя — агляць некаторыя часткі цела — у нашай культуры не прынята. У афрыканскіх краінах, у якіх-небудзь дзікіх племені, гэта магчыма, але толькі не ў нас. Трэба сказаць, што тэндэнцыя ўсё больш і больш агляццана — агульна для ўсяго так звананага «цывілізаванага свету». І наогул — паталагічныя сімптомы ўкараняюць як новыя эталоны.

Жаданне агляць цела не для таго, каб выкупаліся і запаргаць на пляжы, а для ўсеагульнага агляда, называецца ў псіхіятрыі эскібіцыянізм — гэта від сэкса-паталогіі. Так, пачынаючы сучасная мода не прадлісвае цалкам каліраваць паводзіны эскібіцыяніста — гэта значыць, цалкам агляцца. І агляць ногі, апранаючы спадніцы, якія ледзь закрываюць сараматныя месцы — гэта пакуль таксама не норма, але гэта проста не-прыс-тойна. І калі мамы апранаюць сваіх яшчэ маленькіх дачок і дзяўчынак-падлеткаў у адзенне, якое нагадвае зборы артыстаў мюзік-хола, яны проста не ўдумваюцца пра дзень заўтрашні. Такое адзенне можа паўплываць на фарміраванне самаўспрымання дзяўчынак і падштурнуць іх да паводзін, якія не адпавядаюць іх бялагічнаму ўзросту. Гэта прыводзіць да таго, што ў дзяўчынак можа развіцца незадаволенасць сабой, дэпрэсія, зніжэнне самаацэнкі і таму падобнае. Я ні ў якім разе не хачу сказаць, што дзяўчыны, якія ходзяць з голым пулком, ці з амаль з голымі грудзямі, і ў кароткіх спадніцах, што яны з-за гэтага стануць псіхічнахворымі — не, вядома. Бо сапраўдная душэўная хвароба — гэта сур'ёзнае ўнутранае парушэнне абменных працэсаў клетак мозга. Таму немагчыма ператварыць здаровых людзей у шызэфроўскаў толькі з дапамогай ненармальнай моды. Але рана ці позна, відавочна ці скрытна, той ці іншы адбітак безумоўна гэта накладвае. Таму што немагчыма набыць паталагічную форму і лічыць, што гэта няк не адаб'ецца на змесце. Форма і змест вельмі цесна злучаны паміж сабой.



— Сёння ў продажы з'явілася блізка на дзяцей з двухсэнсоўнымі надпісамі... — Гэта не толькі не нармальна, але і злачынна. Мода на дзіцячую блізну з двухсэнсоўнымі надпісамі і малюнкамі — мода па заказе педальфаў. А як яшчэ гэта тлумачыць? Наогул, па маім меркаванні, вельмі страшна тое, што сёння людзі перасталі разумець, наколькі трагічна пазбаўляць дзяцей чысціні і явянінасці. Паглядаць, у якім брудным інфармацыйным «булёне» варацца нашы дзеці: непрыстойная реклама, непрыстойныя кніжкі, непрыстойныя камп'ютарныя гульні, сайты ў інтэрнэце. Усё гэта так ці інакш трапляецца на вочы дзіцяці, падлетку... Правакеўца разбурае соруаму — бессаромнасць. Да таго

ж некаторыя правабаронцы лічаць, што маўляў, дзеці самі павінны вырашаць, што ім насць і што глядзець — быццам бы гэта іх справа. А як жа тады дзіцячы чысціня? Права на захаванне гэтай чысціні, якая з'яўляецца асновай не толькі ахоўнай маралі, але і ахоўнай псіхікі? Няхай у дзяцей будзе права выбіраць, але толькі з таго, што не шкодзіць іх маральнаму і псіхічнаму здароўю. Магчыма, тады ў нас, псіхологаў, будзе менш юных пацыентаў. Пакуль не толькі ў гэтым...

Вядома, што школьніку-падлетку ўласцівы дэманстратыўныя паводзіны. Гэта задана прыродай. Дасягаючы гэтага няпроста ўзросту, падлетак жадае прадэманстраваць дарослым (галюным чынам, бацькам і настаўнікам), што ён іх не баіцца, што ён

ці так ужо неабходна школьная форма?

— Я думаю, што школьная форма вельмі карысная. І не толькі таму, што часцей за ўсё школьная форма — адзенне спіноўнае. Школьная форма ў пэўным сэнсе ўраўноўвае дзяцей. Ніхто нікому не зайдзросціць, асабліва тым, у каго ёсць магчымасць апранацца дорага і модна. Але справа не толькі ў гэтым...

— Я думаю, што школьная форма вельмі карысная. І не толькі таму, што часцей за ўсё школьная форма — адзенне спіноўнае. Школьная форма ў пэўным сэнсе ўраўноўвае дзяцей. Ніхто нікому не зайдзросціць, асабліва тым, у каго ёсць магчымасць апранацца дорага і модна. Але справа не толькі ў гэтым...

— Я думаю, што школьная форма вельмі карысная. І не толькі таму, што часцей за ўсё школьная форма — адзенне спіноўнае. Школьная форма ў пэўным сэнсе ўраўноўвае дзяцей. Ніхто нікому не зайдзросціць, асабліва тым, у каго ёсць магчымасць апранацца дорага і модна. Але справа не толькі ў гэтым...

Доктар адкажа

Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

- На будучым тыдні дзяжурцы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 80 80) плануюць:
- 5 снежня** — галоўны ўрач 7-й дзіцячай паліклінікі г. Мінска Святлана Дамітрыўна ПАРХЕЙЧУК.
 - 6 снежня** — галоўны ўрач 17-й мінскай гарадской паліклінікі Сяргей Барысавіч САРОКІН.
 - 7 снежня** — галоўны ўрач 25-й цэнтральнай раённай паліклінікі Маскоўскага раёна горада Мінска Мікалай Мікалаевіч ЗУБЕЛЕВІЧ.
 - 8 снежня** — галоўны ўрач 34-й цэнтральнай раённай паліклінікі Савецкага раёна горада Мінска Дамітрый Яўгенавіч ШАЎЦОЎ.
 - 9 снежня** — галоўны ўрач 36-й мінскай гарадской паліклінікі Віталь Віталевіч ПАЛІШЧУК.
- Упраўленне аховы здароўя Мінابلыканкама (017) 220 20 25
- 5 снежня** — загадчык клінічнай лабараторыі Мінскага абласнога скурна-венералагічнага дыспансэра Святлана Міхайлаўна АНІСКЕВІЧ.
 - 6 снежня** — загадчык лячэбна-дыягнастычнага аддзялення Мінскага абласнога клінічнага цэнтра «Псіхіятрыя — наркалогія» Алена Андрэаўна ЦЭБРА.
 - 7 снежня** — загадчык кансультацыйнай паліклінікі Мінскай абласной клінічнай бальніцы Генадзь Генадзевіч БУРКАС.
 - 8 снежня** — загадчык аддзялення мікрахірургіі вока для дарослых Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы Ірына Аляксандраўна СЕЛЯЗНЁВА.
 - 9 снежня** — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Віктар Адамавіч СТАСЮК.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении повторного аукциона без условий по продаже имущества, обращенного в доход государства

| | |
|--|--|
| Адрес объекта и его наименование | Здание гаража для автомашин. Общая площадь 339 кв.м, год постройки 1968. Объект расположен по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Замковая, 19, инв. № 200293 состоит из пяти обособленных помещений, стены кирпичные, кровля рулонная, совмещенная. Начальная цена: 182 610 000 белорусских рублей. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены. |
| Порядок оплаты | Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 2 месяцев и 25 дней на р/с СИКУП «УКС-Сервис» |
| Сумма задатка | 10 % от начальной цены на р/с 3012190930030 в отделении 932 ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, код 739, УНН 600182305, ОКПО 04064333, получатель: СИКУП «УКС-Сервис» |
| Продавец | Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства при Молодеченском райисполкоме |
| Организатор аукциона | СИКУП «УКС-Сервис» |
| Документы, предоставляемые для участия в аукционе | Заверенная банком копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; юридическим лицам — копию учредительных документов и свидетельства о регистрации, индивидуальным предпринимателям — свидетельство о государственной регистрации, физическим лицам — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность |
| Конечный срок и адрес приема заявок | 19.12.2011 г. до 16,00, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 1, СИКУП «УКС-Сервис», тел.: (8 0176) 73 00 13, (факс) 75 19 20, 8 044 710 74 60 |
| Дата, время и место проведения аукциона | 20.12.2011 г. в 15,00, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 1, СИКУП «УКС-Сервис» |

Факт

Студэнт-замежнік спрабаваў звесці рахункі з жыццём?

Пра магчымую спробу суіцыдыя па лініі «101» сталічным выратавальнікам паведалі выпадковыя, але неабякавыя мінакі. З іх слоў вынікала, што такое можа адбыцца ў будынку інтэрната №7 Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, што размешчаны па праспекце Дзяржынскага.

Званок пастанупіў у 13.15, а ўжо праз чатыры хвіліны першы разлік выратавальнікаў прыбыў на месца здарэння. Работнікі МНС убачылі, што на восьмым паверсе дванаціцціпаўжар

«КАРАЛЕЙСКИ РАКУРС, альбо Разбурэнне стэрэатыпаў праз аб'екты»



то кіруецца не столькі пачуццём зайдзрасці, а наадварот, пачынае думаць пра тое, што і ёй ёсць чым круціць. Вось у старажытнай Грэцыі хараво мужчын ацэньвалі самі мужчыны. І гэта зусім іншы погляд на хараво... Я не аналізую, як мужчына глядзіць ці як жанчына бачыць. Мне дадзены свой погляд, сваё адчуванне — я імі карыстаюся. Я жанчына і ніколі не буду на месцы мужчыны.

жанчын Лівана. Была нядаўна ў Бейруце. У праекце ўзялі ўдзел вядомыя жанчыны: міністр фінансаў Лівана, міс Ліван, самы вядомы мадэльер Лівана, бізнес-ладзі Лівана, самая вядомая спявачка, жанчына-палітык, у якой свая праграма на тэлебачанні (яна вельмі вядомая, сустракалася з Бушам)...

— Не пахлоаюць такія падарожжы — у небяспечныя рэгіёны?

— Самы экстрэмальны падарожжам для мяне была фотасесія ў Паўднёвай Афрыцы, дзе было сапраўды небяспечна. Жых не ў тым, што я была ў Паўднёвай Афрыцы, а ў тым, што аказалася непадрыхтаванай да гэтага. Ніхто не сказаў, не папярэдзіў у турстычным агенстве, а мы з майб мадэлю з Англіі ў першы ж дзень трапілі ў лапы да бандытаў. Вырвалася з вялікай цяжкасцю. Ліван — спакойная краіна, калі параўноўваць з іншымі ў гэтым рэгіёне, але ўсё роўна там шмат вайскоўцаў на вуліцах. Але мяне там сустралі і прынялі вельмі добра, на «Мерседэсе» з кіроўчым мяне вазілі паўсюль. Жанчыны там вельмі прыгожыя, цікавыя. У іх культ сямі, а з іншага боку яны вельмі працавітыя і маюць вялікі дасягненні ў справах. Мне спадабалася ў Ліване — гэта вялікая старажытная цывілізацыя, Фінікія. Там знаходзіцца самы стары горад у свеце Біблас, руіны якога ўдалося паглядзець. Мне вельмі спадабалася адносіны жыхароў да каштоўнасцяў — яны ставяць, яі сталі — ніхто іх не агароджвае, не паліпае. Ніхто на іх не квапіцца, не крадзе, не псуе. Людзі сярод іх жывуць — і гэта вельмі натуральна.

СТЭРАТЫП 4. Мужчыны не любяць здымацца?

— Жанчыны больш кантактуюць з сям'ёй, дзецьмі, ім прыходзіцца штодня ствараць і расказваць каму-небудзь казку, яны больш схільныя да тэатральнасці ў жыцці, любяць апранацца. Яны бліжэйшыя да мастацтва. З мужчынамі складаней. Калі я здымала сябра Цыны, было проста: ён здымаў, я вельмі крэатыўны, сам здымаў. З ліванцамі-калекцыянерам, які мае дацненне да мастацтва, таксама прасцей паразумецца. А калі няма гэтай сувязі, то складана. Але ў мяне запланаваны праект «Мужчыны Манака».

Мужчыны насамрэч любяць здымацца, але не схільныя адкрыта паказваць гэта. Я здымала для англійскага чэскага міністра фінансаў Францыі ў Люксембургскім палацы. Ён спачатку расува казаву: «Дзесяць хвілін!»... Ён наўскадаў д'Артаньяна, мае свой замак у Бардо. Ён паказваў, дзе хацеў быць фатаграфаванаю. Я сказала: добра, паўсюль буду здымацца. У вызначаны тэрмін мя не ўключалі. Але здымкі працягваліся.

— Хто з мужчын — самая ўдзячная мадэль і гатовы выконваць усё паграбаванні?

— Мой муж. Хоць і не вельмі мяне слухае. Цяжка з ім — сам творца, пісьменнік, мае сваё бачанне. Але мяне ўсё роўна падабаецца яго здымаць, ён вельмі артystenны. З юнацтва яго здымала — магла і мех на галаву нянацягнуць, і распрацоўку ў Барселоне. Ён упарты, але мя знаходзілі кампрамісы. Адзін вядомы здымак Адама Глобуша пад назвай «Баларускі язык» захоўваецца ў Варшаве ў музеі.

— Каго прасцей здымаць — чужых ці блізкіх?

— Калі здымаю Глобуша, то адметнасць такіх фота ў тым, што два характары відаць. Ён заўсёды кажа, што для развіцця мастацтва вельмі істотна, каб было супраціўленне матэрыялу. Творчу тэрмат шураць, каб былі нетрывяльны падыход, каб яму хацелася перасягнуць і абставіны, і сябе. Калі ўсё проста — гэта не мастацтва.

СТЭРАТЫП 5. Вочы — лостэра душы?

— Я не раскладваю чалавека па частках. Для мяне важна, каб у чалавеку было ўсё гарманічна. Позірк сапраўды шмат можа расказаць. Зрок — самы значны аналізатар асяроддзя, а чалавечы мозг — самы магутны камп'ютар, дзе ўсе паўчы складваюцца ў адзіную неабдымную карціну, таму што ў адным чалавеку можа змяшчацца цэлы космас. Усе пачуцці разам аналізуюць свет, усё сумуюцца, потым ты дадаеш свае пачуцці, пачынаецца размова, усталяваецца кантакт... Ты пачынаеш чалавека разумець. Але гэта мільярды незаўважных інфармацыйных плыняў. Але старажытныя грэкі казалі, што галоўнае ў гэтым — размова паміж людзьмі...

Ларыса ЦІМОШЫК. Фота Алены АДАМЧЫК.

Экслібрые «Звяды» АХОЎНАЯ РЫСА

Уладзімір МАРУК. «Кудмень». Вершы. «Літаратура і мастацтва», 2011

АДМЕТНАСЦЬ: Кніга, якая становіцца апошняй на зямным шляху аўтара, здаецца, нясе адчуванне дадзены на вечны чалавечы пытанні адказу і разгаданых загадка існавання, прыадкрывае таямніцу таго, чаго варты гэты свет. Пры тым, што чалавек стварае вершы з вераю ў жыццё. Але нейкая цень падсумавання паўстае з-за яго радкоў. Ці ты сам пры чытанні накладваеш на іх інфармацыю пра тое, што кніга выйшла ўжо пасля смерці паэта, але ён паспеў яе падрыхтаваць сам яшчэ пры жыцці. Асабліва, калі смерць заўчасная (у 55 гадоў) — ёсць адчуванне несправядлівасці таго, што здарылася. А чытаць вершы — і думкі супакойваюцца: усё ж ён паспеў зразумець і сказаць нешта пра галоўнае для чалавека.

ДЗЕЛЯ ЧАГО: Уладзімір Марук быў па сутнасці сваёй «ціхім» паэтам, не надта пафасным, але лірычным, задумлівым-удумлівым, нават заспакаяльным. Ён у вершах ні з кім не спрачаўся, і без навязвання, але ўпэўнена даводзіў сваю пазіцыю наконт таго, што тубурце, спакуюцца і падзяляе яго сучасніцка, дзе праходзіць прынцыпова мяжа паміж добром і злом, як захаваць самога чалавека ад змярцення. Вершы

СКЛАДНІКІ Ў ПАЗЛЕ



АДМЕТНАСЦЬ: У жыццёваці і жыццёвацярджальнасці. Але ў той жа час у спробе паглядзець збоку на тых людзей, што насяляюць сён-

Анатоль ЗЭКАЎ. Генеральскі нумар: апавяданні, былі, абразкі. «Мастацкая літаратура», 2011

ня нашу краіну, у жаданні з жартам ці «прыколам» запрасіць да размовы на сур'ёзны і кананальны тэмы. Таму што кожны эпізод з жыцця нават самага маленькага жыхара далёкай ад сталіцы вёскі — складнік ў пазле пад назвай «краіна». Вялікае бачыцца ў малым. А важнае малым не бывае. За кожным апавяданнем стаяць рэальныя людзі, якіх можна сустраць у жыцці, прыслухацца на вуліцы да іх размовы і без асаблівых напружанняў народзіцца думка: чаму яны жывуць менавіта так, а не інакш?

ДЗЕЛЯ ЧАГО: Паказаць сваіх сучаснікаў і сучаснасць Беларусі, той, якая ствараецца не толькі ў сталіцы, а якая грунтуецца на глыбіні. Беларусі, якая трымаецца на

«Якое цудоўнае фота!» — гартыаю альбом, спыніўся на старым пажоўклым здымку жанчыны з дзіцем. Маленькая Алена з бабуляй, відаць, толькі працнўліся. Ад тых самых першых здымкаў у жыцці, якія рабіў яе бацька, яна захавала і ўмацавала разуменне таго, што чалавек праз фотакамеру робіць свет лепшым: калі фіксуе моманты жыцця, напоўняе свет пяшчотай, адностроўвае любоў да таго свету, у якім жыве, заўважае ў ім самыя дробныя дэталі, якія робяць рэчы непаўторнымі.

Пагэдзіцца: такія думкі нараджае не кожны фотаздымак. У час тэхнічнага прагрэсу звычайная з'ява — чалавек з фотаапаратам, камерай, «мыльніцай» альбо тэлефонам, які дапамагае атрымаць выяву. Кожны можа быць фатографам. Але не кожны здымак успрымаецца як твор мастацтва — здольны несці дух часу, дух людзей, якія ўваабляюць гэты час і яго народы, землі, краіны. Алена Адамчык — беларуская фотамастачка, якая заваўвае свет менавіта расповедам пра людзей у часе і прасторы. Яе першы фотарапект быў прысвечаны беларускаму. Але потым аўтарка вырашыла скарыць Еўропу: выстава Алены Адамчык у снежны павіна адкрыцца ў Варшаве, а потым, можа, рушыць і далей. Як сама Алена, якая ездзіць са здымкамі ў Парыж і Манака, у Паўднёвую Афрыку, Ліван, здымаючы вядомыя, саноўныя, нават каралеўскія асоб. Усё натуральна, калі за фотакамерай — каралева.

СТЭРАТЫП 1. Мастацтва патрабуе ахвяр?

— Бацька навучыў мяне фатаграфіі, — прызнаецца Алена Адамчык. — У таты была любімая мадэль — мая мама. І я таксама. Бацька вывучаў стаматалогію ва ўніверсітэце ў Вільні, адзін бы хлопцаў на патоку сярэд дзючат, прыгожы, таленавіты, усё дзеўкі за ім бегалі. Аднойчы, сточы на прыльнуць, пазнаёміўся з майб маці. Ён закахаўся ў беларуску, пераехаў у Беларусь. Погляд на свет, на людзей, на жанчын праз прызму мастацтва быў выхаваны ўва мяне дзякуючы бацьку. Ён быў мэтанакіраваны чалавек, урач, педагог, пісаў працы навуковыя, але паралельна займаўся фатаграфіяй. Казаў, што трэба здымаць толькі самай лепшай камерай, аднойчы прывёз фотаапарат з Германіі, на якім я рабіла свае першыя здымкі. Але мне падабалася біялогія, я пайшла ў навуку. Паралельна рабіла фотаздымкі.

— Але ж, у адрэзненні ад бацькі, вырашылі не сумняхоці і зрабілі свой выбар. Чым вы кіраваліся, калі сыхадзілі з навукі?

— У мяне была паспяхова навуковая кар'ера, я абараніла дысертацыю, было цікава тое, чым я займалася, Даволі вялікую частку працы па біялогіі я зрабіла ў Маскве, у вядомым вуночы. Паралельна я рабіла фотаздымкі — для сябе. А потым змяніўся час, прынёс іншыя умовы працы і стаўленне да навукі. А ў мяне якраз нарадзілася другая дачка. Замест таго, каб займацца дачкой, сапраўднай навукай, я губляла час на працы — фармальна. Здавалася, нікому нічога не патрэбна. Можна, на той час гэта было юнацкае расшэне, але я вырашыла сысці з навукі. Не таму, што расчаравалася ў ёй. Я шукала сябе ў тым часе і звярнулася да таго, што ўмела. Мне падтрымала ідэйна дачка мастака Шчамялява. Яна сказала, што я мастак па светапоглядзе, што мне нават не трэба думаць, чым займацца ў жыцці.

Насамрэч я не думаю, што прынесла навуку ў ахвяру. Навука і мастацтва ідуць поруч. Вось калі пішаю хоку, то пачынаеш разглядаць свет, аналізаваць яго, асяроддзе, прыроду, змены часу, прастору. Гэта філасофскія катэгорыі, навуковыя. Як і сам чалавек. Ён — прадмет навукай біялогіі. Ён у цэнтры маіх фотарапект. Геранталогію, якую я займаюся, я працягваю ў сваёй іпшэрнай справе. Я захоўваю жанчыну, прыгажосць, юнацтва.

СТЭРАТЫП 2. Прагасосць жанчын ацэняць мужчыны?

— У жанчыне я бачу жанчыну. На ўсё сто адсоткаў. Я бачу жанчыну з усім харавостам, з яе характарам, са справай, якой яна займаецца, што таксама вельмі важна. І самае галоўнае — з яе мэтаў і ў жыцці. Самае цікавае, што гэтая мэта не адрэзніваецца ў жанчын, не глядзячы на тое, дзе яны жывуць, чым займаюцца. Яна, бадай што, адна ва ўсіх жанчын свету. Гэта і аб'ядноўвае усё мае праекты, пачынаючы ад «Беларуска». Спачатку здавалася, што мой праект партрэтаў жанчын ацэняць перш за ўсё мужчыны. Але атрымалася, што ім цікаваць жанчыны! Мне здаецца, што калі адна жанчына бачыць другую вельмі прыгожую,

ЛіЧыа

«МАЛАДОСЦЬ» № 12 Вялікая частка публікацый — публіцыстычныя і нават пэтытычныя — прысвечана юбілею Максіма Багдановіча. Успамінае класіка Янка Галубовіч у апавяданні «У родным краі». В. Кавалёў і А. Барыс распавядаюць пра мінскі і яраслаўскі музеі М. Багдановіча. З гісторыка-літаратурных работ варта адзначыць публікацыі А. Петрушэвіч (пра багдановіцкія вершы, прысвечаныя Г. Кавалёву) і Ц. Чарнікевіч (лісты Зоскі Верас да А. Бачылы І. В. Тацы, дзе асоба паэта падаецца ў нечаканым асветленні).

У літаратурнай частцы нумару — свежая апавесць А. Казлова «Абганячы сны». Гэта адметны аўтар далёка не хатна абдворвае чытана новымі творами. Нечаканым эксперымантам бачыцца публікацыя апавядання вядомага крытыка Я. Капуста. З дзюбантаў гэтым разам у часопісе — паэтка Ганна Чумокава і празаік Ліна Кот. Апошняй нават пашанцавала стаяць твараў нумару.

ЧЫТАНКА НА МЕСЯЦ

«ПОЛЫМЯ» № 12 Пазія снежанскага нумара часопіса прадстаўлена вершамі Юры Голуба, Анатоль Зэкава, Таццяны Мушынскай, Эльвіры Ярчак. У рубрыцы «Галас свету» надрукаваны пераклады Івана Чароты вершаў сербскага паэта Маці Бенкавіча. Завяршаецца публікацыя раману Алены Рыбака «На раздарожжы», многія старонкі якога цесна пераплецены з біяграфіяй самога аўтара. З новымі апавяданнямі выступаюць Іван Канановіч і Ніна Рубік.

120-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча прысвечаны артыкулы Вячаслава Рагоўшчы і Цімафея Лягумовіча. Казімір Камельна разглядае творчасць 70-гадовага юбіляра Міколы Маліўкі. А Алены Савіцкі дзеліцца сваімі ўспамінамі пра сустрачкі з Уладзімірам Караткевічам у Кактэбелі... «НЕМАН» № 12 Значную частку нумара займае літаратурны блок «Сябрыны»: Беларусь — Расія», які пачынаецца

артыкулам «Саюзная дзяржава — інтэграцыйны праект» Алены Праляскоўскага і Льва Крышталовіча. Змяшчаны творы беларускіх і расійскіх аўтараў: вершы Уладзіміра Кастрова, Ягора Ісаева, Святланы Яўсеевай, Васіла Макаравіча, Уладзіміра Шуглі, проза Юрыя Бондарова, Уладзіміра Круціна, Яўгенія Шышкіна, Івана Шамякіна, Алены Савіцкага.

«Культурны свет» прадстаўляе народнага мастака Беларусі Георгія Папалюскага, лаўрэата прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва за 2011—2012 г.

Друкаецца артыкул Віталія Кірпічкі пра беларуску Сібіры — нашчадкаў перасяленцаў у сталы-лікскае част. Змяшчаны працяг кнігі Алёксандра Карскага, дзе распавядаецца пра віленскі перыяд жыцця акадэміка Карскага, рэцэнзіі А. Андрэева, У. Стаюка і кніжны агляд.

Да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча: успаміны (арыгіналы, на рускай мове) Д. Дзявольскага, Н. Лілеева, артыкул В. Акалява.

«Кінакрокі»

КІНО РЭАЛЬНАЕ І НАЦЫЯНАЛЬНАЕ

Мінулы год стаў вельмі плённы для «Беларусьфільма». Пасля выхаду ў свет «Масакры» Андрэя Кудзіненкі, «Ваюкоў» Алёксандра Колышова, «Дацішч фантасціш» Алёксандра Канановіча усё пачалі стрымана спадзявацца на адраджэнне Нацыянальнай кінастудыі. Але, на жаль, спадзяванне не атрымалі працягу. Ці то лёс вырашыў адкаліці гэтую падезю на блізкае будучыню, ці то — назаўсёды... Пакуль што пра гэта не ведае ніхто.

Але тое, што ў старым і непрыкметным будынку некалі адной з самых буйных кінастудыі на абсягу ўсёго Савецкага Саюза адбываецца нейкая праца, неаспрэчна. Толькі вось якія? Аматараў пагаварыць пра бел «Беларусьфільма» — проціма. Адны кажуць, што гэтую стратную і непаробную ўстанову лепш кідаваць, пакуль не позна. Другія лічаць, што кінастудыя трэба зрабіць прыватнай, і тады там пачнуцца нарэшце станоўчыя працэсы: з'явіцца і прадзавальны прадукт і, адпаведна, прыбытак. А трэця проста паіскаюць плычмыа, лыпаюць ва-чыма і шкадуюць звычайных людзей, тэхнічных персанал, які ў выпадку разбурэння кінастудыі застаецца без працы. Маўляў, Нацыянальная кінастудыя можа бы аказвае тэхнічныя паслугі замежным кіношнікам, пакрываючы выдаткі на зарплату сваім супрацоўнікам. Толькі вось прычым тады сваю «нацыянальнае»?

БЕЛАРУСКА ДАМІНАНТА. ШТО ГЭТА?

У ліпені бігучага года на пасадку генеральнага дырэктара пасля доўгага маўчання нарашце прызначылі новага чалавека. Ём стаў вядомы ў кінематаграфічных колах краіны Алег Сільвановіч, які раней узначальваў Департамент па кінематаграфіі Міністэрства культуры. Вядома, ніхто не строіў ілюзіі, што з прыходам новага кіраўніка сітуацыя на кінастудыі зменіцца адразу і кардынальна. Бо гэта як прыйсці да ўлады адразу пасля развалу Савецкага Саюза, калі ўсё настолькі ў заняпадзе, што пакуль элементарна не міне пэўны час, справы не змяняцца, што б там хто ні рабіў...

Але на «Беларусьфільме» робяць. Акрамя ўдзелу ў здымках разнастайных расійскіх тэлесерыяляў (Так-так! Звярніце увагу, калі небудзь увагу, што дзвяне ў вашым любімым тэле-серыяле можа адбывацца на мінскіх вуліцах, напрыклад. Карыстацца беларускімі тэхнічнымі паслугамі і лакацыямі замежнікам выходзіць значна танней, чым у сябе на радзіме або ў ін-



Кадр з фільма «Адзінокі востраў» Пітэра Сэма. Сумесны беларуска-эстонска-латвійскі праект. Стужка, магчыма, возьме ўдзел у «Берлінале». Праўда, прадстаўляць будзе Эстонія.

Антана Чэхава. Плануем запусціць моладзевую камедыю «Любоў і пінгвіны». Зараз ідзе праца над фільмам Сяргея Лазніцы «У тумане», над вытворчасцю якога разам з Беларуссю працую яшчэ чатыры краіны. З усіх гэтых фільмаў 10 плануецца скончыць у 2012 годзе і 4 праекты пераходзяць на 2013 год.

Генеральны дырэктар кінастудыі перакананы, што павелічэнне колькасці найменш праектаў толькі станоўча паўплывае на ачынная кіно. Гэта дазволіць рытмічна працаваць усім цэхам і службам, дасць большую занятасць — у прыватнасці, беларускім акцёрам, кінематаграфістам — і прынесе пэўны даход дзяржаве. Дарэчы, калі звярнуцца да статыстыкі, то «Беларусьфільм» кожны год здымае сваімі тэхнічнымі магутнасцямі каля 20-30 расійскіх фільмаў. Шкада толькі, што тэхнічныя паслугі не ствараюць самастойнага іміджу нашай кінастудыі — для гэтага патрэбны ўласныя паўнаўрацарныя мастацкія фільмы. Патрэбна сапраўды нацыянальнае кіно.

— Для Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» надзвычайна важна — а што ўласна беларускага ёсць у праектах, якія мы запускаем, — распавядае генеральны дырэктар. — У розных праектах гэта адбываецца па-рознаму. Нездзе ёсць гісторыя, недзе — беларускі літаратурны твор высокага класа. Недзе — агульны гуманістычны звышзадачы праекта, які ніяк не супрачаць беларускаму, духу, культуры, разуменню, менталітэту, у якіх удзельнічаюць беларускія акцёры. І, наогул, удзел беларускіх акцёраў — гэта таксама вельмі сур'ёзны фактар. Калі плануецца сур'ёзны праект з сур'ёзным рэжысёрам, і там удзельнічаюць беларускія акцёры, гэта дае ім біяграфію. І таму мы заўжды «таргуюемся» — колькі беларускіх акцёраў будучы выконваць галоўныя ролі, што ўвойдзю ў здымачую групу з беларускага боку.

КІНО І ЛІТАРАТУРА. ГЭТА ЯК?

Неаднойчы ўдзельнічае пытанне супрацоўніцтва беларускіх кінематаграфістаў з беларускімі літаратарамі. Маўляў, нацыянальнае кіно немагчыма без нацыянальнай літаратуры. Кінематаграфісты абаранілі тым, што няма вартых сцэнарыяў, а літаратары крыўдалі на кінематаграфістаў, што да іх ніхто не звяртаецца з прапановай зняць фільм паводле іх твораў. — Не ўлічваючы праектаў, якія нам прыносяць у напісаным выглядзе, па электроннай пошце мая рэдактарка на сёння атрымала больш за 200 сінопісаў і праектаў. Нам прыходзяць

прапановы з Расіі, Ірана, Кітая, Арменіі. Большасць, вядома, з Беларусі. Сярод іх трапляюцца і вельмі цікавыя заяўкі. І мы зараз з імі працуем. Што тычыцца непаасаднай працы з беларускімі драматургамі, то зараз мы шчыльна супрацоўнічаем з Алёксеем Дударавым над фільмам «Белыя росы». Рэжысёр фільма пакуль не вызначаны. У нас ёсць некалькі кандыдатур, і мы хочам пачуць іх канцэпцыі. Але галоўная лінія, гуманістычная, будзе захаваная. Калі гаварыць пра кінадраматурга, то варта памятаць, што гэта не драматург і не пісьменнік. Гэта асобная прафесія, якой трэба асобна вучыцца. Уладзімір Караткевіч не пасаромеўся пайсці пачувіцца прафесіі кінасцэнарыста. Алёс Адамовіч не пасаромеўся паехаць у Маскву і пачувіцца гэтай прафесіі, ужо быўшы прафесарам. Ён зранку быў студэнтам, а ўвечыні сам чытаў лекцыі як прафесар. Не трэба думаць, што калі ты валадуеш літаратурным словам, то аўтаматычна становішся кінадраматургам. Велізарная колькасць літаратурных твораў, якія прыносяць на кінастудыю сёння, не з'яўляюцца кінасцэнарыямі. І, па вялікім рахунку, не могуць стаць асновай для кінасцэнарыяў. Але разам з тым ёсць вельмі якавыя беларускія аўтары, якія творы кладуцца ў аснову нашых фільмаў. Напрыклад, вядомы Алёксей Дудар, Валянцін Залужны — майстар дэтэктыўу, і Воля Грамька, якая піша фантазі і чыныя кнігі друкуюцца і прадаюцца велізарнымі тэражамі. Паралельна мы працуем і з іншымі аўтарамі. Ёсць драматургі, якія пішуць спецыяльна для нас, напрыклад, Юлія Ляшук.

НАЦЫЯНАЛЬНАЕ КІНО. МАГЧЫМА?

Але што такое нацыянальнае кіно? Гэта не толькі абгульваная гісторыя і культура. Калі канкрэтназваць — гэта нацыянальная мова. Калі ў пачатку вясені ў Мінск прызвадуць вядомы польскі рэжысёр Кшыштаф Занусі, то кантэкст прымусіў яго паразважаць пра беларускае кіно. Рэжысёр лічыць, што нацыянальнае кіно магчымае толькі на нацыянальнай мове, з актуальнымі для беларускага народа тэмамі, з беларускімі акцёрамі, якіх бы палюбілі нашы глядзчы. Што на гэты конт думае Алег Сільвановіч?

— Безумоўна, мова з'яўляецца квінтэсэнцыяй беларускай культуры. Без мовы няма культуры. І зараз мы працуем над некалькімі карцінамі, дзе выкарыстоўваецца беларуская мова. У фільме «У тумане» часткова гучыць беларуская мова, у «Адзінокі востраве». Фільм «Талаш» паводле Якуба Коласа, які мы скончылі сёлета,



Кадр з фільма «Талаш». У ролі Сцяпана Павел Харланчук.

чалкам на беларускай мове. Вялікая колькасць дакументальных фільмаў здымаецца па-беларуску. Ёсць дакументалісты, якія працуюць выключна на беларускай мове. Калі гаварыць пра нацыянальны праект, то карыстацца беларускай мовай — асноўны знаках паказчык. Для нас гэта вельмі важна. У той жа самы час мы цудоўна разумеем, што ёсць праекты, якія мы робім для тэлебачання федэральных расійскіх каналаў, дзе беларускую мову мы не можам выкарыстоўваць пры ўсім жаданні. Алёксей Дудару казаў пра дзюхоўнае «Белыя росы», гэта залежыць ад яго персанажу. Наогул, шмат абумоўлена тым, яка драматургі, яка літаратура кландзецца ў аснову. Найбольш выразна нашы інтарсы прасочваюцца, калі ў аснове ляжыць нацыянальная літаратура. Практычна ўся наша анімацыя здымаецца на беларускай мове. Але зараз перад кінастудыяй стаіць задача забяспечыць вяртанне ўкладзеных грошавых сродкаў. На жаль, так пакуль складаюцца абставіны, мы вымушаны ўлічваць неабходнасць выкарыстання рускай мовы.

Атрымліваецца, што «Беларусьфільм» — у пэўным сэнсе закладнік сітуацыі, калі беларуская мова ў нашай рэальнасці вымірае... Чаго вартае хоць бы наваўзедзенне ў сталічным метро — цпер зварот быць вельмімі гучыць там на рускай мове... Для таго, каб з'яўляцца мастацка кіно на беларускай мове, павінны быць і перадумовы, і падтрымка. Вось, напрыклад, ва Украіне прыняты закон аб тым, што дубляж (агулка, субтытраванне) замежных фільмаў павінен адбывацца толькі на ўкраінскай тэры-

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ. Фота belarusfilm.by.

